



ЗВЯЗДА

1 ВЕРАСНЯ 2011 г.
ЧАЦВЕР
№ 166
(27030)

Кошт 750 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Вучням, студэнтам, аспірантам, настаўнікам, навукова-педагагічным работнікам Дарагія сябры!
Сардэчна вітаю вас з Днём ведаў.
1 верасня мы адзначаем як адно з самых любімых святаў, сваё дачыненне да якога адчуваюць усе грамадзяне нашай краіны. Дзякуючы бурнаму развіццю навукі і тэхналогій свет безупынна мяняецца, адкрываючы ўсе новыя, сапраўды фантастычныя магчымасці. Але пры гэтым ён патрабуе ад нас пастаяннага папаўнення інтэлектуальнага багажы, удасканалення здольнасцяў, прафесійнага і творчага росту. Невыпадкова словы «Адукацыя праз усё жыццё» сталі дэвізам сучаснага грамадства.

Навучанне — гэта вельмі насычаны, цікавы і самы адказны перыяд у лёсе любога чалавека. Менавіта цяпер вы закладаеце асновы ўласнай будучыні. Мы верым у тое, што сваім розумам, талентам і эмансипіраванасцю вы даб'яцеся для сябе і для сваёй краіны ўсяго, чаго захочаце.

Памятайце, што, акрамя вашых асабістых якасцяў і жаданняў, неабходнай умовай шчасця з'яўляюцца мір, стабільнасць і парадак на роднай зямлі. Любіце Беларусь, цаніце яе незалежнасць — гэта найвялікшы гістарычны набытак, захоўвайце адзінства і згуртаванасць нашага народа. Будзьце патрабавальнымі і настойлівымі ў ажыццяўленні сваёй мары.

Звяртаючыся да вас, паважаныя педагогі, хачу падкрэсліць, што на вас ускладзены вялікі і святы доўг — выхаванне маладых грамадзян Беларусі. Няхай у выкананні гэтай высокароднай місіі вам спадарожнічаюць творчасць і натхненне, а вашы сэрцы заўсёды будуць напоўненымі дабрывіні і любоўю да вучняў.

Зычу ўсім вам моцнага здароўя, поспехаў у вучобе і працы, невычэрпнай энергіі, шчасця і добрага настрою.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.



...І ЦЭЛЫ СВЕТ ПАД ВОКЛАДКАЙ

Вучні Валевачоўскай базавай школы Чэрвеньскага раёна зноў выпраўляюцца ў краіну ведаў.

ПЕРШЫ ЗВАНOK — У НОВАЙ ШКОЛЕ

1 верасня празвінціць званок у школе № 2 вёскі Алышаны Столінскага раёна. Алышаны — самы вялікі сельскі населены пункт краіны, і зараз там жыве крыху больш за 1550 вучняў. Школа ў вёсцы да сённяшняга дня была адна, і дзеці займаліся ў тры змены. Акрамя гэтага, назіраецца перспектыва росту колькасці будучых першакласнікаў, і арганізуюць у сувязі з гэтым чацвёртую змену стала б нечым зусім не прымальным для дзяцей. Таму і было прынята рашэнне будаваць яшчэ адну школу. У новую школу запісаліся ўжо 680 хлопчыкаў і дзяўчынак. А садок, які адкрыты пры школе, прыме 75 дашкольнікаў. Бацькі вельмі ўдзячныя дзяржаве за новую навучальную ўстаноў. Бо Алышаны апошнім часам разрасліся, і многім вучням даводзілася дабірацца на заняткі за тры кіламетры, а ўрокі праводзіліся да позняга вечара. Цяпер гэтага праблема поўнасцю вырашана.

Дваімя святкам стане Дзень ведаў і ў вёсцы Здзітава Бярозаўскага раёна. Тут гасцінна расчыніць дзверы новая Здзітаўская сярэдняя школа, будаўніцтва якой распачалося ў 2008 годзе. Двухпавярховы будынак школы разлічаны на 168 вучнёўскіх месцаў, ёсць сталова, спартыўная зала, стадыён, абсталяваны лінгафонны кабінет. Сталі з васьмі навакольных вёсак прыйдуць вучыцца ў новую Здзітаўскую школу. Пастаўлена іх, іх бацькоў і настаўнікаў з першым званком прыедзе старшыня Брэсцкага аблвыканкама Канстанцін Сумар.

Святляна ЯСКЕВІЧ.

«ДАРОГА ДА СВЯТЫНЯЎ» СТАРТАВАЛА З МІНСКА



Навукова-асветніцкая экспедыцыя «Дарога да святых», якая традыцыйна папярэднічае Дню беларускага пісьменства, адправілася раўнямі 31 жніўня на маршрут Мінск — Мільвіды (Баранавіцкі раён) — Быцень (Ваўчанскі раён) — Дзвін (Кобрынскі раён) — Тамашоўка (Брэсцкі раён) — Маларыта — Драгічышчы — Валавель (Драгічынскі раён) — Антональ — Дзятлавічы — Бастынь (Плуніцкі раён) — Малькавічы (Ганцавіцкі раён). У складзе экспедыцыі вядомыя дзеячы навукі, культуры і мастацтва, педагогі, прадстаўнікі міністэрстваў і духавенства. Канцавым пунктам экспедыцыі стануць Ганцавічы, дзе 4 верасня пройдзе Дзень беларускага пісьменства.

На здымку: Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі, Патрыярх Экзарх усяе Беларусі Філарэт, намеснік міністра інфармацыі і сувязі Уладзімір Матусевіч, намеснік ўпаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Уладзімір Палека. У складзе экспедыцыі — і фотакарэспандэнт «Звязды» Яўген Пясецкі.

Гаспадаркі Беларусі пераадолелі васьміміліённы рубель на намалоце збожжа

У Беларусі ўсіх катэгорыямі гаспадарак, паводле звестак на 31 жніўня, намалочана 8 млн 4,9 тыс. т збожжа, паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання.

У Брэсцкай вобласці намалот склаў 1 млн 70 тыс. т, у Віцебскай — 1 млн 313,5 тыс. т, у Гомельскай — 915,7 тыс. т, у Гродзенскай — 1 млн 428,9 тыс. т, у Мінскай — 2 млн 43,4 тыс. т, у Магілёўскай — 1 млн 233,4 тыс. т збожжа. Пры гэтым у сельгасарганізацыях намалочана 7 млн 675,5 тыс. т збожжа пры сярэдняй ураджайнасці 34,4 ц/га. З фермерскіх участкаў намалочана 77,6 тыс. т пры ураджайнасці 32,1 ц/га, з прысядзібных — 251,9 тыс. т пры ураджайнасці 32,5 ц/га. Харчовага збожжа дзяржаве прададзена 1 млн 35,4 тыс. т, што складае 101 працэнт задання. У цэлым збожжавыя каласавыя і зернебабовыя ўбораны ў рэспубліцы на 2222,9 тыс. га (98,1 працэнта засеянай плошчы).

БЕЛТА.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОГО НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Мядельского районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса (продавец) проводит открытый аукцион по продаже здания бывшего оздоровительного лагеря «Нарочаночка» (инв. № 633/С-8016), об. пл. 407,4 кв. м, расположенного по адресу: Минская область, Мядельский район, Мядельский с/с, д. Никольцы.

Начальная цена с НДС — 231 360 000 бел. руб.

Земельный участок об. пл. 1,22 га разделен дорогой и состоит из участка об. пл. 0,5840 га, на котором расположено здание, и участка об. пл. 0,6321 га (открытая игровая площадка). Земельные участки предоставлены продавцу на праве постоянного пользования и расположены в водоохранной зоне озера Нарочь и Мастро.

Задаток 10% от начальной цены объекта перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Банк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015. Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 15 банковских дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Аукцион состоится 04.10.2011 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 03.10.2011 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34; 500 47 12.

Надзённае

УРАД БЕЛАРУСІ РЫХТУЕЦЦА ДА РЕАЛІЗАЦЫІ СТРАТЭГІІ ПА СТАБІЛІЗАЦЫІ ВАЛЮТНАГА РЫНКУ

Прэм'ер-міністр краіны Міхал Мясніковіч адзначаў, што ўсе стратэгічныя рашэнні, якія датычацца валютнага рынку, агучаны на нарадзе ў Прэзідэнта. «Усе прынцыповыя рашэнні прыняты, матрыцы адрацаваны, трэба проста даволі сур'ёзна працаваць па механізмам рэалізацыі ўсіх тых мер, якія былі сфармуляваны Прэзідэнтам і прыняты да безумоўнага выканання», — сказаў прэм'ер.

Які было даручана, у сярэдзіне верасня на валютна-фондавай біржы будзе арганізавана дадатковая сесія, на якой вызначыцца рыначны курс беларускага рубля. «Пры гэтым мы адмянем міжбанкаўскі рынак, а таксама схему і эдзелкі, якія былі да гэтага часу, калі валюта фактычна зармяркоўвалася ўручыню», — адзначыў прэм'ер-міністр. У гэтай сітуацыі абменны курс будзе фарміравацца на аснове попыту і прапанавання, падкрэсліў Міхал Мясніковіч. Для гэтага ўрад рытуе неабходныя дакументы. Прэм'ер-міністр расказаў, што пасля нарады ў Прэзідэнта адбылося пасяджэнне Прозідыума Саўміна. «Мы правялі яго, каб вызначыць дапаўненне да той паставы Саўміна і Нацбанка, якой вызначаны комплекс мер (па стабілізацыі валютнага рынку. — Заўвага БЕЛТА), яшчэ механізмы, як гэта ўсё рэалізаваць», — растлумачыў ён.

Асабліва ўвагу пры гэтым урад надае пытанням сацыяльнай абароны насельніцтва. «Мы абмеркавалі з Анатолем Тозікам і кіраўніком Мінпрацы і сацабары уся матрыцу, каб паглядзець па бюджэтных мерах, па рэальным сектары эканомікі, студэнтах, пенсіянерах — тут трэба ўлічыць усё дэталі», — падкрэсліў Міхал Мясніковіч. Паводле яго слоў, рэальныя крыніцы для

падтрымання гэтых слабых насельніцтва ў Беларусі ёсць. Якіх-небудзь апасенняў быць не павінна.

Прэм'ер-міністр лічыць магчымым выхад на адзіны збалансаваны абменны курс беларускага рубля на працягу 1-2 месяцаў.

На думку кіраўніка ўрада, для выхад на адзіны збалансаваны абменны курс беларускага рубля спатрэбіцца, паводле аптымістычных падлікаў, месяц, з доляй пэсімізму — два месяцы. «Мы збілім курс афіцыйны і курс, які диктуецца на дадатковай сесіі валютнай біржы», — адзначыў ён. Міхал Мясніковіч дадаў, што неабходна будзе акуртатна выкарыстаць і тыя валютныя сродкі, якія ёсць у беларускіх прадпрыемстваў. «Сёння на іх дэпазітах знаходзіцца \$2,8 млрд, — канстатаваў прэм'ер-міністр. — Акрамя таго, \$3,5 млрд ляжыць ва ўкладках насельніцтва».

Паводле слоў Міхала Мясніковіча, на руках у насельніцтва сёння знаходзіцца даволі вялікая аб'ём валюты. «Пры адпаведным абменным курсе мы проста ўпаўняем, што насельніцтва будзе вырашаць пытанні рэканверсіі — гэта значыць пераводу валюты ў беларускія рублі, — упэўнены прэм'ер-міністр. — Насельніцтва ў нас разумнае, яно будзе бачыць, калі ўзрастае даходнасць абменных аперацый, лічу, што продаж насельніцтвам валюты будзе актыўна завываць». Міхал Мясніковіч падкрэсліў, што насельніцтва і сёння прадае валюту ў дастатковым аб'ёме — \$150-210 млн у месяц. «Практычна столькі ж купляецца, за выключэннем невялікай сумы, якая накіроўваецца банкам на пагашэнне замежных крэдытных ліній, прыцягнутых раней», — растлумачыў кіраўнік урада.

Выхад на адзіны валютны курс у Беларусі будзе садзейнічаць аздаравленню прадпрымальніцкага сектара

Выхад на адзіны валютны курс будзе садзейнічаць аздаравленню прадпрымальніцкага сектара і эканоміі Беларусі ў цэлым. Такое меркаванне выказаў БЕЛТА начальнік упраўлення прадпрымальніцкага камітэта эканоміі Магілёўскага аблвыканкама Віктар Красоўскі.

Паводле яго слоў, для прадпрымальніцкага сектара краіны цярпець вельмі важна, каб з'явіўся афіцыйны адзіны курс беларускага рубля, і валюту можна было набываць спакойна ў любым банку або на валютна-фондавай біржы. Сёння ж многія прадпрымальнікі знаходзяцца ледзь ці не на мяжы закрыцця, паколькі звязаны з ім-

партнымі закупкамі, а валюту набыць практычна немагчыма. Шукаць абходных шляхоў і звяртацца на чорны рынак прадпрымальнікі не хочуч, каб не мець праблем з законам і не падтрымліваць такім чынам спекулянтаў.

Віктар Красоўскі адзначыў, што меры Нацыянальнага банка і ўрада Беларусі на выхадзе з эканамічнага крызісу, якія агучыў Прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка на нарадзе па пытаньні сацыяльна-эканамічнага развіцця рэспублікі, дзейсныя і рэальныя, іх падтрымлівае і бізнес, і насельніцтва. «Гэта рэальная праграма, якая ў бліжэйшы час зможа вывесці краіну спачатку з валютнага

Беларускія трансплантолагі выратавалі маленькую Ліяну



Унікальную аперацыю па перасадцы печані 20-месячнаму дзіцяці выканалі ў РНПЦ трансплантацыі органаў і тканак.

Ліяна Буйнавец з Мазыра атруцілася бледнай паганкай. Аперацыя ўнікальна тым, што лі ішоў літаральна на гадзіны, урачы не паспявалі абследаваць маму і тату маленькай пацыенткі ў якасці патэнцыйных

донараў печані і выканалі перасадку печані ад 8-месячнага дзіцяці. Аперацыя працягла 24 на 25 жніўня і працягвалася каля 10 гадзін. У яе правядзенні ўзялі ўдзел 20 медсупрацоўнікаў. Цяпер Ліяна з мамай і татам знаходзіцца ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі і рэанімацыі РНПЦ трансплантацыі органаў і тканак пад наглядам урачоў.

Фота БЕЛТА.

РЕСПУБЛИКАНСКИ ФЕСТИВАЛЬ-КИРМАШ «ДАЖЫНКИ-2012» ПРОЙДЗЕ ў ГОРКАХ І ГОРАЦКІМ РАЁНЕ

Рэспубліканскі фестываль-кірмаш працаўнікоў вёскі «Дажынкi-2012» пройдзе ў другой дэкадзе верасня 2012 года ў горадзе Горкі і Горацкім раёне Магілёўскай вобласці. Аднавяднае распрадажэнне 30 жніўня падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

Для падрыхтоўкі і правядзення свята будзе створаны аркамітэт, які ўзначаліць прэм'ер-міністр Беларусі Міхал Мясніковіч.

Згодна з распрадажэннем арганізацыйны камітэт павінен у двухмесячны тэрмін зашведзіць план па падрыхтоўцы і правядзенні мерапрыемства.

Па традыцыі на фестываль-кірмашы будучы ўшаноўваць пераможцаў рэспубліканскіх спаборніцтваў за дасягненне высокіх паказчыкаў на ўборцы ўрадкаў збожжавых і зернебабовых культур, нарыхтоўцы травяных кармоў, вырошчвання лёну і ў вытворчасці жывёлагадоўчай прадукцыі. Акрамя таго, будучы ўручаны ўзнагароды пераможцам рэспубліканскага агляду-конкурсу «Землекарыстанне высокай культуры земляробства, добраўпарадкаванне машынных двароў, жывёлагадоўчых ферм і комплексаў».

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Камбайны з Магілёўшчыны дапамогуць расіянам

Сёння камбайны, якія накіраваліся 31 жніўня з Магілёўскай вобласці ў памежныя расійскія раёны, прыступяць да працы. Традыцыйна, калі ў нашым рэгіёне завяршаецца жніво, расіяне просяць аб сяброўскім садзейнічэнні, і беларусы накіроўваюцца за мяжу.

Паводле інфармацыі з аблвыканкама, увогуле ў Расію адпраўлены 16 камбайнаў. Моціслаўская тэхніка будзе працаваць на палях Хіслаўцаўскага раёна Смаленскай вобласці. Хоцімскае хлебаробі накіраваліся ў Мгліцкі раён Бранскай вобласці. Шасць клімавіцкіх камбайнаў дапамогуць гаспадаркам Рослаўскага раёна на Смаленшчыне. Расіяне плацяць механізатарам за працу, забяспечваюць іх жыллём і харчаваннем.

Ілона ІВАНОВА.

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Іслама Карымава з нацыянальнымі святам — Днём Незалежнасці

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Рэспублікі Узбекістан Іслама Карымава з нацыянальнымі святам — Днём Незалежнасці.

«Перакананы, што традыцыйна сяброўскі характар адносінаў паміж народамі Беларусі і Узбекістана з'яўляецца трывалай асновай для далейшага умацавання двубокага палітычнага і гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва», — гаворыцца ў віншаванні.

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Георгія Палтаўчанку з уступленнем на пасаду губернатара Санкт-Пецярбурга

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Георгія Палтаўчанку з уступленнем на пасаду губернатара Санкт-Пецярбурга Расійскай Федэрацыі.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

Чэхія адмаўляецца ўводзіць ёўра

Прэм'ер-міністр Чэхіі Пётр Некаш лічыць, што абавязкова ўмоваю эканамічнай стабільнасці краіны з'яўляецца захаванне незалежнай (гэта значыць, нацыянальнай) валюты, піша амерыканская The Wall Journal. «Мы пагадзіліся далучыцца да валютнага саюза, а не да трансфернага ці пазыковага», — сказаў Пётр Некаш.

Ён раскрытыкаваў прыняты ў сакавіку пакт «Еўраплюс» пра павышэнне канкурэцыйнасці эканомікі еўразоны, пад якім Чэхія адмовілася падпісацца. Ён назваў яго пустой палітычнай завявай, якая практычна не даасць Чэхіі магчымасці ўплываць на прыняцце рашэнняў у ЕС.

Пра тое, што Чэхія негатыўна ставіцца да Еўрасаюза, сведчыць і заява прэзідэнта Вацлава Клауса, якую ён зрабіў на эканамічным і палітычным форуме ў Аўстрыі: «Пытанне пра ўваходжанне Чэхіі ў еўразону нават не стаіць».

Адзіны спосаб, паводле яго меркавання, выратаваць еўрапейскую эканоміку — скараціць колькасць краін, у якіх дзейнічае еўра, ці праводзіць шэрагу эканамічную палітыку. Пры гэтым Вацлаў Клаус выступае за першы варыянт. Прэзідэнт Чэхіі яшчэ летас не раз казаў, што Еўрапейскі саюз не апраўдаў сабе, а ёўра пацярпела правал.

ЛЕПШЫ ГОРАД НА ЗЯМЛІ...

На вяршыні штогадовага рэйтынгу кампаніі Economist Intelligence Unit ўпершыню амагла за 10 гадоў апынуўся Мельбурн. Назменны пераможца хіт-парадаў папрэдрых васым гадоў — Ванкувер — скаціўся на трэціе месца, саптуліўшы Вене. У цэлым жа аўстралійскія і канадскія гарады займаюць сем з 10 першых радкоў рэйтынгу.

Адмыслоўцы ацэньваюць гарады па ўсім шэрагу фактараў — стабільнасць, ахова здароўя, культура і забавы, адукацыя і інфраструктура. Ванкувер падзяляе інфраструктуру, ацэнкі якой зменшыліся на некалькі пунктаў у сувязі з перыядычным закрыццём аўтадарог, тлумачыць ВВС.

Хоць аўстралійская сталіца і стала другой у рэйтынгу, еўрапейскія гарады амаль не прадстаўлены ў першай дзясятцы. Толькі Хельсінкі займае сёмы радок. Астатнія месцы размеркаваліся паміж гарадамі Аўстраліі і Канады, і адно — дзясяткае — месца дасталася Окленду ў Новай Зеландыі. Эксперты тлумачаць такі расклад крызісам у краінах еўразоны.

ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»

С 01 сентябра 2011 года на аснове постановлення Правлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь от 26.08.2011 № 352, размер ставки рефинансирования установлен в размере 27 процентов годовых.

В соответствии с условиями договоров ОАО «Белагропромбанк» сообщает об увеличении процентных ставок по договорам банковского вклада «Универсальный», заключенным в период с 02.08.2004 по 05.03.2006, и «Сберегательный», заключенным в период с 25.10.2004 по 05.03.2006, на 5 процентных пунктов с 01.09.2011.

Телефон Контакт-центра Банка — 136
8:00-20:00 — рабоче дню, 8:00-18:00 — выходные и праздничные дни.
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (lifer, velcom, MTC) — по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно.

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551

НОВЫЯ ТАРЫФЫ НА НЕКАТОРЫЯ ПАСЛУГІ ЖКК

Новыя тарыфы на некаторыя віды жыллёва-камунальных паслуг устанавляюцца ў Беларусі з 1 верасня 2011 года. Гэта прадулужана паставой Савета Міністраў № 1153 ад 30 жніўня 2011 года, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага ўрада.

Тарыф на паслугу па тэхнічным абслугоўванні жылых дамоў павышаецца на 10 працэнтаў — з Br309 да Br340 у месяц за 1 кв.м агульнай плошчы жылга памяшкання. Тарыф на халоднае водазабеспячэнне павялічваецца з Br467,5 да Br585 за 1 куб.м — рост на 25,1 працэнта. На 26 працэнтаў павышаецца тарыф на каналізацыю — з Br242 да Br305 за 1 куб.м. За карыстанне ліфтамі плата павялічваецца на 19,6 працэнта — з Br1421 да Br1700 з аднаго пражываючага ў месяц.

Расіяне загінулі ў ДТЗ

Чатыры грамадзяніны Расіі загінулі ўчора пры лабавым сутыкненні легкавухі і фуры на 459-м км аўтадарогі Брэст — Масква — граніца РФ (M1), паведамілі БЕЛТА ў Барысэўскім РАУС.

За рулём легкавухі Honda з расійскімі нумарамі сядзела жанчына 1975 года нараджэння. Разам з ёй у машыне знаходзіўся муж 1971 года нараджэння, а таксама сын (2002 года) і дачка (1999 года). Усе яны былі прышпілены рямямі бяспекі. Па незразумелым прычынам жанчына не справілася з кіраваннем аўтамабіля і выехала на сустрачную паласу, дзе Honda сутыкнулася з грузавой машынай з расійскімі нумарамі, якой таксама кіраваў грамадзянін Расіі. Усе сямя я, якая знаходзілася ў легкавухцы, загінула. Усе удзельнікі ДТЗ — вадзіцель фуры і загінулыя — ураджэнцы Маскоўскай вобласці.



У БЕЛАРУСІ СПРАШЧАЕЦА ПРАЦЭДУРА ПЕРАДАЧЫ НЕРУХОМАЙ МАЁМАСЦІ Ў АРЭНДУ, СУБАРЭНДУ І БЯЗЫПЛАТНАЕ КАРЫСТАННЕ

У Беларусі спрашчаецца працедура перадачы нерухомай маёмасці ў арэнду, субарэнду і безыплатнае карыстанне. Адпаведны Дэкрэт № 7 «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19 снежня 2008 года № 24» 30 жніўня падпісаў кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.

«Дэкрэты накіраваны на спрашчэнне працэдур перадачы нерухомай маёмасці ў арэнду, субарэнду, безыплатнае карыстанне, а таксама абарону правоў набытчыкаў аб'яжаранай правам арэнды, субарэнды, безыплатнага карыстання маёмасці», — адзначылі ў прэс-службе.

Дакумент прадугледжвае адмену неабходнасці паведамлення тэрытарыяльным арганізацыям па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, правоў на яе і дзелак з ёю аб заключаных дагаворах арэнды, субарэнды, безыплатнага карыстання.

Дэкрэт таксама прадугледжвае абавязак арэндадаўцы, пазыкадаўцаў у выпадку адчужэння нерухомай маёмасці пазначыць у адпаведным дагаворы звесткі пра аб'яжаранне гэтай маёмасці правам арэнды, субарэнды, безыплатнага карыстання. «Устанавіўаецца, што ў выпадку невыканання арэндадаўцам, пазыкадаўцам гэтага абавязку асоба, якая набыла такую нерухомую маёмасць, мае права патрабаваць прызнання дагавора адчужэння нерухомай маёмасці несапраўдным», — дадалі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.

Асноўныя напрамкі дзяржаўнай горадабудаўнічай палітыкі на 2011—2015 гады зацверджаны ў Беларусі

Адпаведны ўказ № 385 кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка падпісаў 30 жніўня.

Асноўныя напрамкі дзяржаўнай горадабудаўнічай палітыкі на 2011—2015 гады распрацаваны ў адпаведнасці з законам ад 5 ліпеня 2004 года «Аб архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь».

У дакуменце канкрэтызаваны і сістэматызаваны падыходы да новай горадабудаўнічай палітыкі, адзначаны станоўчыя моманты рэалізацыі шэрагу дзяржаўных і галіновых праграм адраджэння вёскі, развіцця малых гарадоў, забеспячэння грамадзян даступным і камфортным жыллём, а таксама акрэслены шэраг нявырашаных праблем, звязаных з нераўнамернасцю гарадскога і сельскага рассялення.

Прыярытэтнымі вызначаны пяць напрамкаў, звязаных з развіццём рэгіёнаў і паселішчаў, транспартнай інфраструктуры і паліпашэннем архітэктурнага выгляду забудовы. У іх адлюстраваны асноўныя моманты горадабудаўнічай дзейнасці ў існуючых эканамічных умовах, на якія неабходна звяртаць увагу пры распрацоўцы праектнай дакументацыі. Размова ідзе аб будаўніцтве сучаснага камфортнага жытля шляхам укаранення рознапоясных жылых комплексаў, максімальнай даступнасці сацыяльных аб'ектаў, упарадкаванні дамінантных і вышынных аб'ектаў, уадаканаленні транспартнай сістэмы, фарміраванні зялёных масіваў, пераўтварэнні садоўх таварыстваў і данчых кааператываў у раёны комплекснай сядзібна-збудовы.

Паліпашэнне эстэтычных якасцяў масавага жыллёвага будаўніцтва прадугледжваецца за кошт стыхізацыі і дэкарыравання фасадаў, замены плоскіх дахаў на скатныя, абгажэння фасадаў спалучэннем балконаў, лоджый і эркераў, выкарыстання арыгінальных малых архітэктурных форм пры афармленні ўваходаў у будынкі.

У малых і сярэдніх гарадах забудова будзе фарміравацца толькі малапаверховымі і сярэднепаверховымі дамамі.

Акрамя таго, у мэтах надання масавай забудове індывідуальнасці прадугледжваецца таксама мадэрнізацыя буйных дамабудаўнічых камбінатаў з выкарыстаннем новых тэхналогій у індустрыяльным дамабудаванні.

Указ даасць магчымасць у значнай меры пашырчы прававую базу ў сферы горадабудаўніцтва, вызначыць прыярытэзныя напрамкі работы ў галіне горадабудаўніцтва і тэрытарыяльнага планавання на бліжэйшыя гады, а таксама актывізаваць дзейнасць органаў дзяржаўнага кіравання, мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў у вырашэнні стратэгічных і практычных пытанняў комплекснага развіцця населеных пунктаў і адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак.

Беларусь будзе стымуляваць развіццё гандлёвага мараплавання

У Беларусі створаны ўмовы для стымулявання развіцця гандлёвага мараплавання і забеспячэння інтарэсаў краіны на рынку марскіх перавозак грузаў. Адпаведны ўказ № 387 «Аб некаторых мерах па развіцці гандлёвага мараплавання» Прэзідэнт Беларусі падпісаў 30 жніўня.

Указам прадугледжваецца прадастаўленне пры экспарце і імпарце грузаў з выкарыстаннем марскіх перавозак прыярытэтнага права на ажыццяўленне такіх перавозак суб'ектам мараплавання краіны, якія ажыццяўляюць дзейнасць па эксплуатацыі марскіх суднаў, што належаць ім на праве ўласнасці, гаспадарчага ведання, аперацыйнага кіравання, а таксама што знаходзяцца ў валоданні на падставе дагавораў лізінгу або арэнды судна без экіпажа.

Такое права рэалізуецца шляхам заключэння з суб'ектамі гандлёвага мараплавання рэспублікі дагавораў аб арганізацыі марскіх перавозак грузаў пры ўмове забеспячэння адпаведнасці канкурэнтаздольнасці і кошту аказваемых паслуг крытэрыям, устаноўленым заказчыкамі такіх паслуг пры правядзенні працедур іх закупак. Закупка паслуг у замежных пастаўшчыкоў дапускаецца, калі канкурэнтаздольнасць і кошт паслуг па ажыццяўленні перавозак грузаў суб'ектамі гандлёвага мараплавання краіны не адпавядае крытэрыям, устаноўленым і заказчыкамі, або закупка неабходна ў сувязі з тым, што суб'ектамі гандлёвага мараплавання рэспублікі іх аказанне ажыццяўляецца ў аб'ёме, недастатковым для задавальнення патрэбнасцяў заказчыкаў.

Ва ўлічваемыя пры падаткаабкладанні траты па вытворчасці і рэалізацыі паслуг, звязаныя з ажыццяўленнем дзейнасці па эксплуатацыі марскіх суднаў, будучы ўключацца сумы членскіх узносаў, якія выплаваюцца суб'ектамі гандлёвага мараплавання рэспублікі ў сувязі з членствам у аб'яднаннях суднаўпадальнікаў і марскіх перавозчыкаў.

Указам таксама прадугледжваецца вызваленне ад выплаты падатку на даходы замежных арганізацый — рэзідэнтаў дзяржавы, з якімі не заключаны дагаворы аб прадудліненні двайнога падаткаабкладання, пры атрыманні імі даходаў ад здачы марскіх суднаў у арэнду суб'ектам мараплавання Беларусі, а таксама аказання паслуг па навучанні айчынных спецыялістаў у галіне эксплуатацыі суднаў.

Суб'ектам мараплавання краіны прадастаўляецца права не выплачваць на працягу пяці календарных гадоў з даты пачатку эксплуатацыі марскіх суднаў, якія знаходзяцца ў іх уласнасці або валоданні, падатак на прыбытак у частцы прыбытку, атрыманага ад дзейнасці па эксплуатацыі гэтых суднаў, а пасля завяршэння названага перыяду — выплачваць па стаўцы 10 працэнтаў.

Да такой дзейнасці прапануецца адносіць, у прыватнасці, грузавыя перавозкі па моры, арэнду суднаў з экіпажам, тэхнічнае абслугоўванне, рамонт і пераабсталяванне суднаў, наём рабочай сілы і падбор персаналу, экспедыцыйны грузы.

Сродкі, якія вызваляюцца ў выніку аказання дзяржаўнай падтрымкі, прапануецца накіраваць на фінансаванне капітальных укладанняў вытворчага прызначэння і пагажэнне крэдытаў, атрыманыя і выкарыстаныя суб'ектамі мараплавання на гэтыя мэты.

Як адзначылі ў прэс-службе, прыняццё указа будзе стымуляваць стварэнне ў Беларусі новай транспартнай галіны — гандлёвага мараплавання і забеспячэння раўнапраўную канкурэнцёю нацыянальных суднаўпадальнікаў на міжнародным рынку транспартных паслуг.

Указ уступае ў сілу праз тры месяцы з дня яго афіцыйнага апублікавання.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Прадукцыя замежнага СМІ можа распаўсюджвацца ў Беларусі толькі пасля атрымання дазволу ў Мінінфармацыі

У адпаведнасці з дзеючым Законам аб СМІ прадукцыя замежнага сродку масавай інфармацыі, якая распаўсюджваецца на тэрыторыі Беларусі без змянення формы і зместу, можа быць распаўсюджана толькі пасля атрымання дазволу ў Міністэрстве інфармацыі. Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ў міністэрстве, каментуючы парадак распаўсюджвання замежных газет і часопісаў у Беларусі.

Як растлумачылі ў ведамстве, парадак выдачы дазволу на распаўсюджванне прадукцыі замежных СМІ рэгулюецца адпаведным палажэннем, зацверджаным пастановай Савета Міністраў Беларусі ад 2 снежня 2008 года № 1849.

У выпадку невыканання патрабаванняў заканадаўства аб сродках масавай інфармацыі, што выявілася ў незаконным выбрабе і распаўсюджванні прадукцыі СМІ, парушальнікам можа быць прыцягнуты да адказнасці на падставе часткі 2 артыкула 22.9 Кожабы Беларусі аб адміністрацыйных правапарушэннях.

«Аб гэтым праінфармавана ПУП «Белінфацэнтр», якое займаецца распаўсюджваннем замежных газет і часопісаў», — адзначылі ў Міністэрстве інфармацыі.

СТРОГА ПА КУРСЕ

НАДЫХОД восені ў жоўна выклікае свае асацыяцыі. Школьнікі ведаюць, што цяпер не адкруціш ад уроку ў хатніх заданняў. Тыя, хто працуе на зямлі, актыўна збіраюць ураджай. Для парламентарыяў змена сезонаў азначае набліжэнне чарговай сесіі.

Каб з трэцяга кастрычніка прымаць будучыя законы краіны, спярша трэба іх падрыхтаваць. Гэтым і займаліся народныя выбарнікі ўлетку. Прамежкавыя вынікі абмеркавання на пасяджэнні Савета Палаты прадстаўнікоў учора.

— Нягледзячы на час летняга адпачыва, работа над законапраектамі ідзе ў планавым рэжыме, тэмі не забулены, — адзначыў Старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчанка.

На разглядзе ў пастаянных камісіях больш за 50 дакументаў. І яшчэ каля 30 павіныя паступіць да канца года ў адпаведнасці з планам заканадаўчай дзейнасці. Асабліва меса, каб заўжды, займае сацыяльна-эканамічны блок законапраектаў, акцэнтую спікер. На восенёскай сесіі, па традыцыі, плануецца прыняць галоўны фінансавы дакумент краіны — праект дзяржаўнага бюджэту на наступны, 2012 год.

«Ашулук» і «Гарахавецкі» чакаюць беларускіх вайскоўцаў

З 16 па 22 верасня 2011 года на тэрыторыі Расіі адбудзецца сумеснае аперацыйнае вучэнне Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі «Шчыт Саюз-2011». Пра мэты і асаблівасці вучэння расказаў на прэс-канферэнцыі начальнік Генеральнага штаба Узброеных Сіл — першы намеснік Міністра абароны Беларусі генерал-маёр Пётр Ціхановскі.

Аб правядзенні сумесных расійска-беларускіх вучэнняў у першыдчынасо адзін раз на два гады прэзідэнты Беларусі і Расіі дамовіліся пасля сумеснага аперацыйна-стратэгічнага вучэння «Захад-2009».

Вучэнне, якое адбудзецца, з'яўляецца практычным працягам сумесных штабных трэніровак, якія прайшлі сёлета ў першым паўгоддзі. Насіць яно будзе выключна абарончы характар. «У асноўе розыгрышы баявых дзеянняў будучы закладзены этапы правядзення абарончай аперацыі, — паведаміў Пётр Ціхановскі. — Да таго ж наша вучэнне будзе праходзіць далёка ад межаў НАТА. Я гэта падкрэсліваю. Абарончы характар рэгіянальнай групой войскаў падзярджае міралюбівую палітыку Саюзнаў дзяржаваў».

У склад групойі сабраныя усё сістэмы, якія павіныя іе забеспячваць. «Найбольш важкая — адныя рэгіянальная сістэма супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі, якая дазваляе аб'ядноўваць усё сілы і сродкі для адбіцця паветраных удараў, прыкрыцця важных прамысловых-эканамічных раёнаў і груповак войскаў, заяву першы намеснік Міністра абароны. — Развіццё гэтай сістэмы з'яўляецца першым

Працягванне практычных заняткаў у пагражальнай абстаноўцы абстаноўкі адпрацаваць пытанні практычнага прымянення зенітна-ракетных войскаў, у тым ліку зенітна-ракетных

праектам для стварэння глабальнай сістэмы павятра-касімічнай абароны АДКБ, якая аб'ядноўвае рэгіянальныя сістэмы супрацьпаветранай абароны, супрацьракетнай абароны ўсіх дзяржаў-членаў арганізацыі, што ў далейшым забяспячэнне іе прыкрыццё з усіх напрамкаў».

Дарчы, правядзенне практычных дзеянняў войскаў прадугледжана на палігонах, якія размешчаны ў Заходняй і Паўднёвай ваенных акругах Расіі — «Ашулук» і «Гарахавецкі». Выбарыстанне гэтых палігонаў, па словах генерал-маёра Ціхановскага, дазволіць падчас вучэння на фоне аднай аперацыйнай абстаноўкі адпрацаваць пытанні практычнага прымянення зенітна-ракетных войскаў, у тым ліку зенітна-ракетных

праектам для стварэння глабальнай сістэмы павятра-касімічнай абароны АДКБ, якая аб'ядноўвае рэгіянальныя сістэмы супрацьпаветранай абароны, супрацьракетнай абароны ўсіх дзяржаў-членаў арганізацыі, што ў далейшым забяспячэнне іе прыкрыццё з усіх напрамкаў».

Дарчы, правядзенне практычных дзеянняў войскаў прадугледжана на палігонах, якія размешчаны ў Заходняй і Паўднёвай ваенных акругах Расіі — «Ашулук» і «Гарахавецкі». Выбарыстанне гэтых палігонаў, па словах генерал-маёра Ціхановскага, дазволіць падчас вучэння на фоне аднай аперацыйнай абстаноўкі адпрацаваць пытанні практычнага прымянення зенітна-ракетных войскаў, у тым ліку зенітна-ракетных

праектам для стварэння глабальнай сістэмы павятра-касімічнай абароны АДКБ, якая аб'ядноўвае рэгіянальныя сістэмы супрацьпаветранай абароны, супрацьракетнай абароны ўсіх дзяржаў-членаў арганізацыі, што ў далейшым забяспячэнне іе прыкрыццё з усіх напрамкаў».

Дарчы, правядзенне практычных дзеянняў войскаў прадугледжана на палігонах, якія размешчаны ў Заходняй і Паўднёвай ваенных акругах Расіі — «Ашулук» і «Гарахавецкі». Выбарыстанне гэтых палігонаў, па словах генерал-маёра Ціхановскага, дазволіць падчас вучэння на фоне аднай аперацыйнай абстаноўкі адпрацаваць пытанні практычнага прымянення зенітна-ракетных войскаў, у тым ліку зенітна-ракетных

праектам для стварэння глабальнай сістэмы павятра-касімічнай абароны АДКБ, якая аб'ядноўвае рэгіянальныя сістэмы супрацьпаветранай абароны, супрацьракетнай абароны ўсіх дзяржаў-членаў арганізацыі, што ў далейшым забяспячэнне іе прыкрыццё з усіх напрамкаў».

Дарчы, правядзенне практычных дзеянняў войскаў прадугледжана на палігонах, якія размешчаны ў Заходняй і Паўднёвай ваенных акругах Расіі — «Ашулук» і «Гарахавецкі». Выбарыстанне гэтых палігонаў, па словах генерал-маёра Ціхановскага, дазволіць падчас вучэння на фоне аднай аперацыйнай абстаноўкі адпрацаваць пытанні практычнага прымянення зенітна-ракетных войскаў, у тым ліку зенітна-ракетных

праектам для стварэння глабальнай сістэмы павятра-касімічнай абароны АДКБ, якая аб'ядноўвае рэгіянальныя сістэмы супрацьпаветранай абароны, супрацьракетнай абароны ўсіх дзяржаў-членаў арганізацыі, што ў далейшым забяспячэнне іе прыкрыццё з усіх напрамкаў».

Дарчы, правядзенне практычных дзеянняў войскаў прадугледжана на палігонах, якія размешчаны ў Заходняй і Паўднёвай ваенных акругах Расіі — «Ашулук» і «Гарахавецкі». Выбарыстанне гэтых палігонаў, па словах генерал-маёра Ціхановскага, дазволіць падчас вучэння на фоне аднай аперацыйнай абстаноўкі адпрацаваць пытанні практычнага прымянення зенітна-ракетных войскаў, у тым ліку зенітна-ракетных

праектам для стварэння глабальнай сістэмы павятра-касімічнай абароны АДКБ, якая аб'ядноўвае рэгіянальныя сістэмы супрацьпаветранай абароны, супрацьракетнай абароны ўсіх дзяржаў-членаў арганізацыі, што ў далейшым забяспячэнне іе прыкрыццё з усіх напрамкаў».

Дарчы, правядзенне практычных дзеянняў войскаў прадугледжана на палігонах, якія размешчаны ў Заходняй і Паўднёвай ваенных акругах Расіі — «Ашулук» і «Гарахавецкі». Выбарыстанне гэтых палігонаў, па словах генерал-маёра Ціхановскага, дазволіць падчас вучэння на фоне аднай аперацыйнай абстаноўкі адпрацаваць пытанні практычнага прымянення зенітна-ракетных войскаў, у тым ліку зенітна-ракетных

праектам для стварэння глабальнай сістэмы павятра-касімічнай абароны АДКБ, якая аб'ядноўвае рэгіянальныя сістэмы супрацьпаветранай абароны, супрацьракетнай абароны ўсіх дзяржаў-членаў арганізацыі, што ў далейшым забяспячэнне іе прыкрыццё з усіх напрамкаў».

Дарчы, правядзенне практычных дзеянняў войскаў прадугледжана на палігонах, якія размешчаны ў Заходняй і Паўднёвай ваенных акругах Расіі — «Ашулук» і «Гарахавецкі». Выбарыстанне гэтых палігонаў, па словах генерал-маёра Ціхановскага, дазволіць падчас вучэння на фоне аднай аперацыйнай абстаноўкі адпрацаваць пытанні практычнага прымянення зенітна-ракетных войскаў, у тым ліку зенітна-ракетных

праектам для стварэння глабальнай сістэмы павятра-касімічнай абароны АДКБ, якая аб'ядноўвае рэгіянальныя сістэмы супрацьпаветранай абароны, супрацьракетнай абароны ўсіх дзяржаў-членаў арганізацыі, што ў далейшым забяспячэнне іе прыкрыццё з усіх напрамкаў».

Дарчы, правядзенне практычных дзеянняў войскаў прадугледжана на палігонах, якія размешчаны ў Заходняй і Паўднёвай ваенных акругах Расіі — «Ашулук» і «Гарахавецкі». Выбарыстанне гэтых палігонаў, па словах генерал-маёра Ціхановскага, дазволіць падчас вучэння на фоне аднай аперацыйнай абстаноўкі адпрацаваць пытанні практычнага прымянення зенітна-ракетных войскаў, у тым ліку зенітна-ракетных

праектам для стварэння глабальнай сістэмы павятра-касімічнай абароны АДКБ, якая аб'ядноўвае рэгіянальныя сістэмы супрацьпаветранай абароны, супрацьракетнай абароны ўсіх дзяржаў-членаў арганізацыі, што ў далейшым забяспячэнне іе прыкрыццё з усіх напрамкаў».

Дарчы, правядзенне практычных дзеянняў войскаў прадугледжана на палігонах, якія размешчаны ў Заходняй і Паўднёвай ваенных акругах Расіі — «Ашулук» і «Гарахавецкі». Выбарыстанне гэтых палігонаў, па словах генерал-маёра Ціхановскага, дазволіць падчас вучэння на фоне аднай аперацыйнай абстаноўкі адпрацаваць пытанні практычнага прымянення зенітна-ракетных войскаў, у тым ліку зенітна-ракетных

праектам для стварэння глабальнай сістэмы павятра-касімічнай абароны АДКБ, якая аб'ядноўвае рэгіянальныя сістэмы супрацьпаветранай абароны, супрацьракетнай абароны ўсіх дзяржаў-членаў арганізацыі, што ў далейшым забяспячэнне іе прыкрыццё з усіх напрамкаў».

праз канкрэтныя віды работ, якія праводзяцца пры іе здзяйсненні. Прадугледжаны захады па падтрымцы і стымуляванні аўтаруаў новаўвядзенняў». Дакумент знаходзіцца літаральна на завяршальнай стадыі дапрацоўкі. Сярод ключавых нормаў, якія павіныя быць там прапісаны, засталася хіба што захады па падтрымцы і стымуляванні вытворцаў, а таксама пытанні венчурнага фінансавання. Дапрацоўка, разлічваюць у Пастаяннай камісіі, будзе цалкам завершана ў канцы верасня.

Кіраўнік ніжняй палаты беларускага парламента нагадаў калегам, што Палата прадстаўнікоў неаспрадна адказна за падрыхтоўку двух законапраектаў — аб фельд'егерскай сувязі і аб унясенні паправак у Закон «Аб транспланцыйнай арганай і тканак чалавека». У. Андрэйчанка заклікаў дэпутатаў яі мага больш актыўна браць удзел у рабоце над згададзенымі дакументамі, каб яны былі падрыхтаваны якасна і ва ўстаноўленыя тэрміны.

Шмат работы запланавана ў дэпутацкім графіку і па міжнародным супрацоўніцтве. У верасні дэпутаты прымуць кітайскую, а ў кастрычніку — эстонскую дэлегацыю. З кітайскімі калегамі разлічваюць падпісаць мемарандум аб супрацоўніцтве. У лістападзе можа адбыцца візіт беларускіх парламентарыяў у Азербайджан.

Умацоўваюцца адносіны таксама ў рамках міжпарламенцкіх структур. У верасні дэпутаты планууюць узяць удзел у рабоце Міжпарламенцкай асамблеі АСЕАН, дзе будзе разгледжана пытанне аб прадастаўленні беларускім парламэнту статусу назіральніка. У кастрычніку беларускіх дэпутатаў чакае ўдзел у рабоце Парламенцкай асамблеі АДКБ і ПА АБСЕ.

Спікер нацэйлі калегі і на рупліваю работу ў выбарчых акругах. Падкрэсліў, што сёння асабліва важна інфармаваць людзей аб рэальнай сітуацыі ў краіне, далейшых шляхах развіцця нашага грамадства.

— Курс беларускай дзяржавы застаецца нязменным, і ўся наша работа павіна быць нацэлена на тое, каб пераадолець кароткачасовыя цяжкасці, — падкрэсліў Старшыня Палаты прадстаўнікоў.

Ён дадаў, што пытанні лібералізацыі эканомікі павіныя быць цесна ўзвязаны з сацыяльнай абаронай насельніцтва.

Зоя ВАРАНЧОВА.

Працягванне практычных заняткаў у пагражальнай абстаноўцы абстаноўкі адпрацаваць пытанні практычнага прымянення зенітна-ракетных войскаў, у тым ліку зенітна-ракетных

праектам для стварэння глабальнай сістэмы павятра-касімічнай абароны АДКБ, якая аб'ядноўвае рэгіянальныя сістэмы супрацьпаветранай абароны, супрацьракетнай абароны ўсіх дзяржаў-членаў арганізацыі, што ў далейшым забяспячэнне іе прыкрыццё з усіх напрамкаў».

Дарчы, правядзенне практычных дзеянняў войскаў прадугледжана на палігонах, якія размешчаны ў Заходняй і Паўднёвай ваенных акругах Расіі — «Ашулук» і «Гарахавецкі». Выбарыстанне гэтых палігонаў, па словах генерал-маёра Ціхановскага, дазволіць падчас вучэння на фоне аднай аперацыйнай абстаноўкі адпрацаваць пытанні практычнага прымянення зенітна-ракетных войскаў, у тым ліку зенітна-ракетных

праектам для стварэння глабальнай сістэмы павятра-касімічнай абароны АДКБ, якая аб'ядноўвае рэгіянальныя сістэмы супрацьпаветранай абароны, супрацьракетнай абароны ўсіх дзяржаў-членаў арганізацыі, што ў далейшым забяспячэнне іе прыкрыццё з усіх напрамкаў».

Дарчы, правядзенне практычных дзеянняў войскаў прадугледжана на палігонах, якія размешчаны ў Заходняй і Паўднёвай ваенных акругах Расіі — «Ашулук» і «Гарахавецкі». Выбарыстанне гэтых палігонаў, па словах генерал-маёра Ціхановскага, дазволіць падчас вучэння на фоне аднай аперацыйнай абстаноўкі адпрацаваць пытанні практычнага прымянення зенітна-ракетных войскаў, у тым ліку зенітна-ракетных

праектам для стварэння глабальнай сістэмы павятра-касімічнай абароны АДКБ, якая аб'ядноўвае рэгіянальныя сістэмы супрацьпаветранай абароны, супрацьракетнай абароны ўсіх дзяржаў-членаў арганізацыі, што ў далейшым забяспячэнне іе прыкрыццё з усіх напрамкаў».

Дарчы, правядзенне практычных дзеянняў войскаў прадугледжана на палігонах, якія размешчаны ў Заходняй і Паўднёвай ваенных акругах Расіі — «Ашулук» і «Гарахавецкі». Выбарыстанне гэтых палігонаў, па словах генерал-маёра Ціхановскага, дазволіць падчас вучэння на фоне аднай аперацыйнай абстаноўкі адпрацаваць пытанні практычнага прымянення зенітна-ракетных войскаў, у тым ліку зенітна-ракетных

праектам для стварэння глабальнай сістэмы павятра-касімічнай абароны АДКБ, якая аб'ядноўвае рэгіянальныя сістэмы супрацьпаветранай абароны, супрацьракетнай абароны ўсіх дзяржаў-членаў арганізацыі, што ў далейшым забяспячэнне іе прыкрыццё з усіх напрамкаў».

Дарчы, правядзенне практычных дзеянняў войскаў прадугледжана на палігонах, якія размешчаны ў Заходняй і Паўднёвай ваенных акругах Расіі — «Ашулук» і «Гарахавецкі». Выбарыстанне гэтых палігонаў, па словах генерал-маёра Ціхановскага, дазволіць падчас вучэння на фоне аднай аперацыйнай абстаноўкі адпрацаваць пытанні практычнага прымянення зенітна-ракетных войскаў, у тым ліку зенітна-ракетных

праектам для стварэння глабальнай сістэмы павятра-касімічнай абароны АД



ЭМЭЖЭ

ВЕРАСНЯ 2011 г. ЧАЦВЕР № 27 (15678)

«Гэтыя маладыя людзі глядзяць на рэчаіснасць трошкі іншымі вачыма...»

МОЛАДЗЕВАЯ палата пры Мінскім гарадскім Савеце дэпутатаў з'явілася ў 2008 годзе. У 2007-м прайшлі выбары, а ў лютым 2008-га адбылася першая сесія. У канцы чэрвеня гэтага года завяршыла дзейнасць Палата другога склікання. Як з'явілася Палата і якія вынікі яе дзейнасці, расказае Юры ЧАЧУКЕВІЧ, старшыня пастаяннай камісіі па моладзевай палітыцы і сувязях з грамадскімі арганізацыямі Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў.

СФЕРА ДЗЕЙНАСЦІ ПАЛАТЫ

— Палата закрывае ўвесь спектр пытанняў моладзевай палітыкі: спорт, прапаганда здаровага ладу жыцця, школьнае харчаванне, волонты час, валанцёрская праца, занятасць моладзі і іншае, — кажа Юры Чачукевіч.

ЦЯЖКІ ПАЧАТАК

— Дзя тады, у 2008 годзе, узнікла на падставе таго, што ў рэспубліцы на той момант практычна не быў развіты рух моладзевых парламентарыяў. Прытым, што ў бліжэйшых да нас краінах — Украіне, Расіі — гэты рух добра развіты. У прыватнасці, у Расіі ў кожным суб'екце федэрацыі, кожным рэгіёне ёсць дзясяткі, а дзiesiąці і сотні моладзевых парламентаў. Гэта парламентаў рознага ўзросту: пачынаючы ад школьнага да абласнога. У іх таксама ёсць моладзевыя Федэральныя саод.

Няма абмежаванняў па колькасці тэрмінаў: школьнік можа і некалькі разоў трапіць у Палату.
Членам палаты можа стаць і не член БРСМ.
Палата другога склікання пасбравала з моладзевымі палатамі Расіі, у прыватнасці, з палатай горада Масквы.

ПАТАНЧЫМ ПАД РЭТРА?

Чаму сёння такія папулярныя гастролі «зорак» 80-х? Чаму ў верхніх радках хіт-парадаў так шмат каверу на старыя рэчы? У нашай краіне не так мала людзей, якія аддаюць перавагу старым хітам. Нядаўна мне ўдалося пазнаёміцца з чалавекам, які робіць стаўку на мелодыі мінулага стагоддзя. Гэта Васіль Жураў — студэнт факультэта культуралогіі і сацыяльнай культуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтва — стваральнік і кіраўнік клуба аматараў рэтра-музыкі «Меламан».

Ужо чввёрты год ён праводзіць відэа-рэтра-дыскаці, прычым рэпеты гэта бясплатна. Хлопец нават пісаў курсавую, у якой выклаў сваю канцэпцыю выкарыстання рэтра-музыкі як сродку эстэтычнага і культурнага выхавання моладзі.

Калі ў школах падзымалі такія прадметы, як выяўленчае мастацтва, музыка, сусветная мастацкая культура, дзе можна жыць выхоўваючы моладзь? Гэта можна рабіць там, куды народ пойдзе, — разважае Васіль.

Але якім чынам можна выхоўваць на дыскаці? — здзіўляюся я.

Калі проста «гнаць», што музыка сама сабе, а людзі — самі сабе, ніякага выхавання не будзе. Калі круціць у арыгінале, распавядае пра выканаўцаў — гэта ўжо іншая рэч. Раней прывіталі хоць нейкі музычны густ, а тое, што чуеш сёння, — жах. Неабходна, каб дыджэй, які і добры спявак, нёс пазітыў у масы і на дыскаці абмяняваў эмоцыямі з залай, — упэўнены хлопец.

А можа, таму, як рабіць дыскаці, трэба павучыцца ў дыджэяў старога загартоўкі? — такое пытанне ў мяне з'явілася невпадкова. Справа ў тым, што бацька Васіля быў адным з пачынальнікаў дыскацічнага руху ў Мінску. Ён праводзіў дыскаці 80-х гадоў.

Увядзе час, калі для таго каб папачу новую замежную кампазіцыю, трэба было «злавіць» яе ля радыёпрыёмніка. Пласцінкі, што завозіліся з-за мяжы, каштавалі амаль столькі ж, колькі зарабляў інжынер за цэлы месяц. У бацькі Васіля было шмат сяброў-фанатаў замежнай музыкі: калі выхадзіў дзесьці ў замежны новы альбом, ужо праз некалькі час пласцінка была ў яго перазапісана. Пласцінка класіка на прай-гравальнік, а бабінкі ставіўся на запіс. Пасля гэтага з музычных навінак на бабіну запісвалася зборка.

Але запісаць зборку — гэта той палова справы. «Бацька рабіў усё, каб да яго на дыскаці ішлі. Ён завозіў публіку, аб'яўляў пэсню, — распавядае Васіль. — Выконваліся і заўважылі паўныя пэсню. Там было два бабінкі — пакуль з адным працавалі, на другім шукалі патрэбную кампазіцыю. І на дыскаці працавала каманда, бацьку дапамагалі «тэхнары» — сябры, гатовыя ў любы час яго падмяніць.

Між іншым, вінаватыя кружэлкі не адышлі ў нябыт. У Мінску ёсць месца, дзе «тусуюцца» людзі, якія разбіраюцца ў «вініле». Кожную суботу ў ДК трактарнага завода збіраецца Мінскі клуб філансістаў. Там выстаўляюцца аўдыё- і відэазапісы, побач з фільмамі можна знайсці і відэазапісы з канцэртамі куміраў. Тут жа можна заўважыць і людзей, якія гандлююць ці абмяняваюцца віналавымі кружэлкамі. Прычым калекцыянеры могуць звяртаць увагу нават на тое, як афармліліся адны і тыя ж альбомы, выпущаныя ў розных краінах, які выглядае налейка ўнутры дыска і ў які канверт кружэлка класіца. Тут жа навуца і як правільна выбараць пласцінку. Так, трэба паглядзець на сонца, каб не было дрэпін. А яшчэ калі патрэсці кружэлку, якую трывае штатна, — гэта і яна ходзіць, як ліст бляхі, значыць, гэта добрая рэч. Прычым старая пласцінка можа каштаваць не менш за 20 тысяч, а калі гэта арыгінальная рэч, дык кошт на яе значна ўзрастае. І як раіць Васіль, сюды варта наведвацца не толькі, каб абмяняцца кружэлкамі, але і пагутарыць з сапраўды-нымі эстэтатамі, якімі знаёмымі часнай і рэтра-музыкі...

Ну, а калі задумаецца правесці рэтра-дыскаці ў сваёй навучальнай установе, Васіль заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу. Ён круціць музыку 70—80-х, бо менавіта такія кампазіцыі больш меладычныя за многія сучасныя творы. Шмат якія творы мінулых гадоў сёння ведае моладзь — хтосьці дзякуючы каверам, нехта чуў у арыгінале. Прычым для сапраўдных знаўцаў хлопец можа круціць дыскаці як на «лічбе», так і ў відэафармаце, каб дазваляць убачыць уживую выканаўцаў таго часу.

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

Аляксандр БАРОЎСКІ:

«ЯК МЫ СЁННЯ ПАСТАВІМСЯ ДА ГЭТАЙ МОЛАДЗІ — ТОЕ МЫ І АТРЫМАЕМ»

З маладымі спецыялістамі Мінскага аўтамабільнага завода сустрэлася ўсё кіраўніцтва прадпрыемства на чале з генеральным дырэктарам Аляксандрам Бароўскім. З выпускнікамі вышэйшых навучальных устаноў, якія толькі ў пачатку жніўня прыйшлі на працу, пагутарылі аб усіх матэрыяльных і сацыяльных пытаннях, якія турбуюць маладых работнікаў.

Перш-наперш Аляксандр Бароўскі расказаў пра апошнія дасягненні завода: новых мадэляў, тэхналогій. «МАЗ займае годнае месца ў эканоміцы Беларусі, — лічыць гендырэктар МАЗа. — За апошнія паўтара года мы павялічылі экспарт у пяць разоў».

Значыць, прадпрыемства эфектыўна развіваецца. Аднак паўстае заўсёды надзённае пытанне: колькі плаціць будучы?

Сёння сярэдні заробак на МАЗе — тры мільёны рублёў, — не чакаючы пытання з залы, адказаў кіраўнік аўтамабільнага завода. — Аднак зразумела, што яшчэ адно важнае пытанне для нас — жыллё, — працягваў «чытаць» думкі прысутных дырэктар. — Сёння ў нас у чарзе на кватэру стаіць 4800 чалавек. Мы ўзялі на сябе абавязак за пяць гадоў лі-



вадаць гэтую чаргу... Усталявалася цішыня. Напэўна, усё спрабавалі ўглыбіцца ў сэнс пачутых слоў.

— Слухайце, што я кажу, — распавядаў далей Аляксандр Бароўскі. — І мы таксама можаце ўстаць у чаргу. Прычым не на працягу некалькіх гадоў, а адразу. Я вам раю стаць у чаргу, таму што мы збіраемся ліквідаваць не праз пяць гадоў. Вы чуеце мяне? Разу-меце, што я кажу? — з усмешкай пытаўся гендырэктар у трошкі разгубленай такой навіной былых студэнтаў.

Здраценне прайшло пасля таго, як Аляксандр Бароўскі расказаў, чаму так атрымаецца. Справа ў тым, што ў МАЗа сваё чарга на жыллё. Тым больш што і будучыця жыллё самім заводам. Але на гэтым «цуды» не скон-

чыліся. «Ужо праз год у вас будзе пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраўнік МАЗа. А пасля раслу-мачыў такую палітыку завода: «Я хачу, каб вы засталіся тут надоўга працаваць. Я хачу, каб кожны год да нас прыходзіла вось такая каманда маладых, таленавітых. Як мы сёння паставімся да гэтай моладзі — тое мы і атрымаем, — звярнуўся гендырэктар ужо да сваіх дырэктараў і начальні-

каў упраўленняў, а пасля дадаў пераатстацыя. Хоць і патрэбна гэта рабіць праз тры гады, але мы вырашылі, што ў нас яна будзе праз год. Будзеце атрымаць сацыяльны і павліччаныя аклады», — канстатаваў кіраў

Дзень ведаў, і не толькі...

Ці падабаецца табе сучасная школа? Што б ты змяніла ў школе, калі б стала і дырэктарам?

Насця, вучанца 9 класа:

— Мне вельмі падабаецца школа такая, якая яна цяпер: прыгожая, утульная, усюды зроблены рамонт. Адно, што б я змяніла, дык гэта школьную форму. Я вельмі хацела б, каб ва ўсіх школах была ўведзена адзіная школьная форма, як раней, калі вылічылі нашы бацькі. Таксама бывае, што задаюць вяртае хатняе заданне. І тады не хапае часу нават пагуляць з сябрамі.

3 якімі праблемамі прыходзіцца сутыкацца ў школе?

Аксана Іванаўна, завуч па выхавачай рабоце:

— На мой погляд, самая асноўная праблема ў сучаснай школе — гэта адмоўны адносіны дзяцей да фізічнай працы. Сучасная моладзь усё больш часу праводзіць за камп'ютарамі, тэлевізарамі і менш — за падручнікамі, на стадыёнах, у спартыўных залах. Яны вельмі мала чытаюць добрай мастацкай літаратуры, а значыць, менш развіваюцца духоўна. Такім чынам адбываецца замена здаровага актыўнага адпачынку на пасіўны — вяртальны. Гэта вельмі дрэнна не толькі для іх здароўя, але і для псіхічнага развіцця.

У некаторых школах рэспублікі ўводзіцца навучанне па нэтбуках. Як вы да гэтага ставіцеся?

Аксана Іванаўна, завуч па выхавачай рабоце:

— Сучасныя дзеці і так шмат часу праводзяць за камп'ютарамі, у інтэрнэце. Яны не чытаюць кніг, не ўздольніваюць у выхавачых мерапрыемствах, у тым ліку спартыўна-аздараўленчых. Таму, я лічу, што, калі яшчэ замест падручнікаў дзеці стануць карыстацца нэтбукамі, яны наогул развучацца

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «Ч3».)

гаварыць і страцяць сувязь з рэальнасцю. Тым больш што ніякіх нэтбукаў не заменіць жывых зносінаў вучняў з настаўнікамі і аднакласнікамі.

Анастасія, вучанца 9 класа:

— Мне вельмі падабаецца гэтая ідэя. Я хачу, каб і ў нашай школе хутчэй з'явілася такая сістэма навучання. Гэта нешта новае. Я лічу, што дзецям будзе цікава вучыцца на нэтбуках. Тым больш што ў школах часта не хапае падручнікаў, а электронных кніг на ўсіх хопіць!

Тацяна Уладзіміраўна, маці дзвюх школьнікаў:

— Я, безумоўна, разумею, што на дварэ XXI стагоддзі і тэхніка прагрэсіруе, але навучанне па нэтбуках — не ведаю... Сучасныя дзеці і так «не вылазяць» з-за камп'ютараў, нягледзячы на тое, што дзённая норма — усяго 20 хвілін, а калі яны яшчэ і вучыцца будучы па электронных падручніках... Я лічу, што з такой сістэмай навучання нашы дзеці пры заканчэнні школы будучы мець цэлы букет хвароб: дрэнны зрок, скальці, атлусценне і г.д.

Як бачым, на адну і тую ж праблему ў кожнага свой погляд. Але гаюцца тое, што людзям хваляюць школьныя праблемы, а значыць, яны будуць вырашацца.

Вольга ДУХОЎНІК, вучанца Пятрэвіцкай сярэдняй школы-сада Навагрудскага раёна.



Извещение о проведении 04 октября 2011 года открытого аукциона по продаже единым комплексом имущества ОАО «Минскремстрой» (филиал «Дом отдыха «На ростанях»)

Предмет торгов (наименование и характеристики продаваемого имущества)	Инвентарный № (кадастровый)
Трехэтажный кирпичный спальный корпус с цокольным этажом (А3/к), мансардой (А3/к) общей площадью 1059,8 кв.м (спальный корпус № 1)	600/С-68126
Трехэтажное кирпичное здание общественного центра со столовой с подвалом (А3/к), рамной, холодной пристройкой общей площадью 1939,8 кв.м (общественный центр со столовой)	600/С-68157
Одноэтажное кирпичное здание трансформаторной подстанции общей площадью 53,6 кв.м	600/С-81703
Одноэтажное кирпичное здание бани общей площадью 90,9 кв.м	600/С-81699
Двухэтажное кирпичное здание спального корпуса с подвалом А2/к, входом в подвал общей площадью 289 кв.м (здание спального корпуса № 4)	600/С-69016
Одноэтажное кирпичное здание газорегуляторного пункта общей площадью 36,4 кв.м	600/С-69063
Одноэтажное бревенчатое здание столовой с пристройкой общей площадью 148,3 кв.м	600/С-68053
Одноэтажное деревянное здание бильярдной общей площадью 29,5 кв.м	600/С-68614
Одноэтажное дощатое здание контрольно-пропускного пункта общей площадью 5,8 кв.м	600/С-81671
Одноэтажное кирпичное здание канализационно-насосной станции общей площадью 28,2 кв.м	600/С-81658
Стоянка для машин общей площадью 273,2 кв.м	600/С-115848
Сеть эфирно-кабельного телевидения состоящая из участков сети и1, и2, и3	600/С-115809
Сети тепловые наружные, состоящие из тепловых камер г1-г12	600/С-115810
Одноэтажное кирпичное здание водонапорной башни общей площадью 14,5 кв.м	600/С-81647
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ общей площадью 42,9 кв.м (педик)	600/С-69031
Одноэтажное деревянный склад общей площадью 30,2 кв.м	600/С-68112
Одноэтажное каркасно-засыпное здание бытовки ХСУ общей площадью 48,3 кв.м	600/С-81709
Двухэтажное бревенчатое здание спального корпуса с подвалом, двумя верандами, входом в подвал общей площадью 564,2 кв.м (спальный корпус №3)	600/С-68083
Трехэтажный кирпичный спальный корпус с подвалом (Е 3/к), мансардой (Е 3/к) общей площадью 1341,4 кв.м (спальный корпус № 2)	600/С-68041
Ограждение, состоящее из ограждения из железобетонных панелей р1, ограждения из проволочной сетки на бетонном основании р2, ограждения из проволочной сетки р3	600/С-115839
Артскважина № 89021/2-91	600/С-115842
Артскважина № 89021/1-91	600/С-115844
Сети водопроводные с водопроводными колодцами ж1-ж20	600/С-115838
Сети телефонной связи с колодцами сетей телефонной связи в1...в22	600/С-115837
Сети канализационные (КНС-2), состоящие из напорной канализации Б1, самотечной канализации Б2, канализационных колодцев б1-б21	600/С-115808
Сети наружного освещения из участков сети т1, т2, т3, т4	600/С-115845
Спортивная площадка общей площадью 83,8 кв.м	600/С-115846
Проводы и пешеходные дороги из проезжей части м1, пешеходных частей м2, м3	600/С-115847
Газопровод низкого давления	600/С-115835
Сеть канализационная (КНС-1) из безнапорной канализационной сети А1, напорной канализационной сети А2, канализационной насосной станции А3, канализационных колодцев а1-1...а156	600/С-115841
Электрическая сеть из участка сети е1, е2...е41	600/С-115840
Одноэтажная крупнопанельная котельная с дымовой трубой, зданием баков конденсаторов общей площадью 205,8 кв.м	600/С-68094
Одноэтажный сборно-щитовой спальный домик № 2 с двумя пристройками 1/к, 1/к общей площадью 76,0 кв.м	600/С-67954
Одноэтажный сборно-щитовой спальный домик № 1 с пристройкой, крыльцом, навесом шашлычной общей площадью 52,6 кв.м	600/С-67998
Одноэтажное кирпичное здание гаража с пристройкой Б1/б, крыльцом, бензохранилищем общей площадью 247,2 кв.м	600/С-69040
Сведения о земельном участке	Кадастровый номер 623684100001000135, назначение — земельный участок для обслуживания зданий и сооружений дома отдыха «На ростанях», площадь — 8,6946 га
Местонахождение продаваемого имущества	Минская область, Минский район, Луговослободской с/с, район поселка Привольный
Собственник продаваемого имущества (продавец)	ОАО «Минскремстрой»
Организатор аукциона	ул. Интернациональная, 5, 220050, г. Минск, (017) 203 72 72, (029) 373 46 95
Начальная цена предмета торгов без учета НДС	14 000 000 000 белорусских рублей
Сумма задатка	300 000 000 белорусских рублей

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для физических лиц) и индивидуальных предпринимателей; согласие на участие в аукционе; согласие на участие в аукционе; заверенную копию платежного поручения о внесении задатка; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019, в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Банк», г. Минск, код 153001369, получатель — УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Процедура проведения торгов установлена порядком проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, осуществляется участником, выигравшим торги.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 10 рабочих дней с даты проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Аукцион состоится 04 октября 2011 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 02.09.2011 по 30.09.2011 включительно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 227 48 36 — УП «Минский городской центр недвижимости»; (017) 200 99 78, (029) 350 46 23 — ОАО «Минскремстрой».

Дарчы...

1 ВЕРАСНЯ — Дзень ведаў, ды не толькі. Аказваецца, у розныя гады ў гэты дзень адбыліся многія важныя падзеі. Нагадаем некаторыя з іх:

1 верасня 1714 года ў Санкт-Пецярбургу па загадзе Пятра I створана першая ў Расіі дзяржаўная бібліятэка.

1 верасня 1835 года ў Вільнюсе нарадзіўся Юзаф Каліноўскі, удзельнік паўстання 1863 — 1864 гадоў у Польшчы, Беларусі і Літве.

1 верасня 1910 года пачала сваю працу першая руская фабрыка грамафонных пласцінак — Апраўлеўскі завод грамплацінак.

1 верасня 1923 года наймацейшы зямлятрэс разбурыў Токія і Экхааму. Сіла штурхавы дасягла 7,9 бала па шкале Рыхтэра.

1 верасня 1939 года пачалася Другая сусветная вайна. Нагоды для нападу Германіі на Польшчу стала Глейвіцкая правакцыя, арганізаваная Райнхардам Гейдрыхам па ўказанні Адольфа Гітлера.

1 верасня 1953 года прайшлі першыя школьныя званок для дзяцей, «апаленых вайной».

1 верасня 1961 года пачаў працаваць Магілёўскі машынабудаўнічы інстытут. Менавіта гэты інстытут адным з першых сярод ВНУ перайшоў на 2-ўроўневую сістэму падрыхтоўкі спецыялістаў.

1 верасня 1969 года — дзень нараджэння беларускага ансамбля «Песняры».

1 верасня 2004 года ўвесь свет узрушыла вестка аб захопе тэатрыяльнага будынка школы ў Беславе.

1 верасня 2007 года ў Лондане прайшоў першы ў гісторыі танцавальны конкурс «Еўрабачанне-2007».

ШКОЛЬНАЕ АДЗЕННЕ І... «ДОН КІХОТ»

Так супала, што ў гэтую пятніцу, на наступны дзень пасля пачатку новага навучальнага года, футбалісты нацыянальнай зборнай Беларусі згуляюць у Мінску матч, якому многія надаецца статус важнейшага ў гэты год. Спрадуць, пераможам басніяў — і мае рэальныя шанцы ўпершыню трапіць у фінальную частку чэмпіянату Еўропы. Ажыццявіць мару, якая доўгія гады здавалася звычайнай, недасяжнай, зусім рэальна.

Зрэшты, што агульнага ў гэтага лёсавызначальнага для гульцоў зборнай Беларусі па футболе матчу з пачаткам вучобы ў школах, ВНУ і іншых навучальных установах, акрамя блізкасці па часе? Мяркую, толькі адна «добраць».

Спачатку — пра школьнае адзэнне. Ужо традыцыйна тама «сбраць дзядзю ў школу» пачынае «раскручвацца» задоўга да першага верасня. Вось і сёлета ўжо з сярэдзіны ліпеня, а сабілаў і жніўні яна была «на слыху» ледзь не штодзённа. СМІ паведамлялі, што айчыныя прадпрыемствы знаходзілі чыгуначныя выпускі школьнага адзэння, абутку і іншых тавараў і пры гэтым гандаль абмежываў свае націжкі, ёска варыянтах з адтэрміновай паячкай, а таксама матэрыяльнай дапамогай шматдзетным сем'ям. Па тэлебачанні было шмат рэпартажаў са школьных кірмашоў, прычым не толькі ў сталіцы і абласных цэнтрах, але нават у параўнанні з суседнімі расійскімі рэгіёнамі, адкуль прызджаюць атаварыяцкія школьныя рэчымі да нас. Агульнае намаганні вытворцаў, гандлю, дзяржаўнай падтрымкі ў спалучэнні з інфармацыйным «піярам» у гэтым кірунку трэба вітаць.

А цяпер — пра футбол. Летася аўтар гэтых радкоў пабываў у Санкт-Пецярбургу і ў ўездзе ў горад праз акно турыстычнага аўтобуса убачыў ля дарогі вялізны плакат, на якім былі разам га-

луны трэнер «Зеніта» Лучана Спалеці і... Пётр Першы. І лозунг: «Мы — адна каманда!». Гэтая «добраць» па папулярнасці футбола, яднанні спартсменаў і бальшчыкаў прыгадалася цяпер, калі знаёміцца з выказваннямі «рулявога» нашай нацыянальнай зборнай на прас-канферэнцыі з нагоды паядынка супраць Босніі і Герцагавіны.

Білеты прадаюцца дрэнна, і прычына, пэўна, не толькі ў эканамічнай сітуацыі, бо каштуюць яны менш, чым кілаграм шэрагу відаў каўбас. Бернд Штанге значыць, што мы «не ўмеём прадаваць наш прадукт — футбол». Выйралі ў Францыі, і на наступнай гульні — паўнуты стадыён. Тэма не новая, па ёй трэнерам і раней шмат сказана, але гэта, на яго думку, як барацьба Дон Кіхота з ветракамі. Вось і напярэдні ключовага для нашай каманды матчу ў сталіцы, не гаворыць ужо пра рэгіён, не адбываецца ніякай «раскруткі» — ні плакатаў, ні расцяжак, што рэкламуюць важнейшы для беларускай зборнай матч. Зноў на трыбунах будзе ўсяго некалькі тысяч бальшчыкаў?

Безумоўна, можна спаслацца на асаблівасці нашага менталітэту. Так, мы не падобны да грэкаў, многіх з якіх, паводле аптыяна, эканамічны крызіс зусім не прымусіў не лічыць сябе вельмі шчаслівымі. Пэўна, мы не такія эмацыянальныя, як яны, больш разважлівыя ці, як самі

у адозненне ад свайго калегі, другі саліст гурта «Чукі Гек» Павел СЫРАЕЖКІН заўсёды знаходзіць час на падарожжа. У май ён паспеў пабываць у Галандыі, Люксембургу, паўночнай Германіі. Але больш за ўсё Паўлу запамінуўся дзень нараджэння, які ён правёў у шумнай кампаніі сяброў за мяжой.

Спявачка і спартсменка Вольга БАРАБАН-ШЧЫКАВА два месяцы таму адпачывала ў Рыме і Парыжы. А нядаўна яна вярнулася з Харватыі, куды ездзіць адпачываць з сябрамі кожны год. Кампанія арандэу яхты, каб наведаць шматлікія астравы. Для Вольгі — гэта самы лепшы адпачынак. Ёй падабаюцца малюнічыя мясціны Харватыі, смачная кухня. Больш за тое, спявачка так любіць дзяць сваёжым марскім паветрам, што нават спіць на палубе. Праўда, не заўсёды адпачынак праходзіць так гладка, як планавалася. Аднойчы, калі Вольга каталася на водным матацыкле, ёй у вочы патрапіла вада. Працаючы іх, дзядзючына неўзабаве для сябе накіраваў матацыкл проста ў яхту. Добра, што сучаснае паспяла змяніць курс.

ПРАЦЮЮЦЬ І АДПАЧЫВАЮЦЬ

У саіста гурта «Da Vinci» Дзміся ДУДЗІН-СКАГА з-за заргуканасці ў працы для адпачынення застаецца зусім трохі часу. Кожны выхадныя яны з калегай па групе Вольга РЫЖЫКАВАІ за горадам катаюцца на конях. Нядаўна Дзміся з іншымі беларускімі тэлеведучымі вярнуўся з Турцыі, дзе яны правялі ўсю тры дні. Многія беларускія артысты гавораць пра Дзміся як пра вялікага аматара экстрэму, што цалкам зразумела: нядаўна ён удзельнічаў у спаборніцтвах па скалалажанні ў Тайландзе, дзе быў гаюлаўнай апарай каманды. Вольга ж падтрымлівала баявы дух калегі. У верасні гурт плануе паехаць на спаборніцтвы па скалалажанні ў Турцыю.

Асабліва вызначыліся сёлета сваім экстрэмным адпачынкам і некаторыя удзельнікі гурта «ProSпект». Нядаўна музыкі «апахалі» па Крыме... аўтастамом. Вярнуўшыся, хлопцы ўжо плануюць скажкі з парашутам. Магчыма, яны змогуць угаварыць на гэтую авантуру свайго дырэктара Аляксандра БЛЮМА і PR-менеджера Ганну НОВІК.

БЕЛТА

ПРОЕКТАЯ ДЕКЛАРАЦЫЯ

на 25-этажнай адносеікцыйнай многоквартирнай жилой дом (2-й пусковой комплекс — Блок Г) по генплану №4 объекта застройки «Жилые дома, не относящиеся к жилым домам повышенной комфортности, по индивидуальным проектам в жилом районе «Дружба» по пр. Дзержинского в г. Минск

Информация о застройщике: Застройщик: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Синтез-Белнеп-Строй», зарегистрированное в Минском горисполкомом решением от 04 декабря 2003 года №2057, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №190501210.

Информация о объекте строительства: Цель проекта строительства: строительство 25-этажного одностоечного многоквартирного жилого дома (2-й пусковой комплекс — Блок Г) по генплану №4.

Здание жилого одностоечного многоквартирного 25-этажного дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Общая площадь жилого здания 11 434 м². Количество жилых помещений (квартир) 144, из них: однокомнатных 24, двухкомнатных 48, трехкомнатных 69, четырехкомнатных 2, пятикомнатных 1; на первом этаже — офис общей площадью 127,0 м², кафе на 50 мест общей площадью 419,3 м². Секция оборудована мусоропроводом, двумя пассажирскими и двумя грузопассажирскими лифтами.

Начало строительства 2-го пускового комплекса (Блок Г) — февраль 2010 года. Окончание строительства — I квартал 2012 года. Проектно-сметная документация в установленном порядке прошла: государственную экспертизу (заключение РУП «Белоспецэкспертиза Минстройархитектуры» от 06.09.2007 №1979-07 с дополнениями к заключению от 30.12.2008 №3227-5/08, от 06.01.2010 №2233-5/09); государственную экологическую экспертизу (заключение №158 от 11.06.2007).

Информация о застройщике: Застройщик: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Синтез-Белнеп-Строй», зарегистрированное в Минском горисполкомом решением от 04 декабря 2003 года №2057, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №190501210.

Информация о объекте строительства: Цель проекта строительства: строительство 9-секционного 11-19-этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного и административного назначения, помещением товарищества собственников и подземной гараж-стоянкой (1-й пусковой комплекс — Блок А) по генплану №1.

Здание многоквартирного жилого дома запроектировано из 9 секций, общая площадь жилого здания 57 333,02 м². Количество жилых помещений (квартир) — 600, из них: однокомнатных — 114, двухкомнатных — 232, трехкомнатных — 220, четырехкомнатных — 20, пятикомнатных — 6. Каждая секция оборудована мусоропроводом, двумя пассажирскими лифтами, грузоподъемностью 400 кг и 630 кг. Во всех квартирах предусмотрены летние помещения (остекленные балконы и лоджии). В 2, 3, 4, 5- и 6-комнатных квартирах ванные комнаты с естественным освещением. Конструкция здания — каркасно-монолитное сооружение. На 1-м этаже здания расположены встроенные помещения общественного и административного назначения: офисные помещения общей площадью — 3 107,57 м²; аптека общей площадью — 173,23 м²; отделение связи общей площадью — 178,86. В зоне верхнего технического этажа — мастерские творческих организаций, общей площадью 1094,74 м². Количество машино-мест подземной гараж-стоянки 135.

Здание 9-секционной жилой дом расположен по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, д. 131.

Начало строительства — февраль 2008 года. Окончание строительства — IV квартал 2011 года. Проектно-сметная документация в установленном порядке прошла: государственную экспертизу (заключение РУП «Белоспецэкспертиза Минстройархитектуры» от 06.09.2007 №1979-07 с дополнениями к заключению от 30.12.2008 №3227-5/08, от 04.06.2010 №399-15/10; от 03.01.2011 №1781-15/10; от 28.03.2011 №011011212);

Информация о объекте строительства: Цель проекта строительства: строительство 9-секционного 11-19-этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного и административного назначения, помещением товарищества собственников и подземной гараж-стоянкой (1-й пусковой комплекс — Блок А) по генплану №1.

Здание многоквартирного жилого дома запроектировано из 9 секций, общая площадь жилого здания 57 333,02 м². Количество жилых помещений (квартир) — 600, из них: однокомнатных — 114, двухкомнатных — 232, трехкомнатных — 220, четырехкомнатных — 20, пятикомнатных — 6. Каждая секция оборудована мусоропроводом, двумя пассажирскими лифтами, грузоподъемностью 400 кг и 630 кг. Во всех квартирах предусмотрены летние помещения (остекленные балконы и лоджии). В 2, 3, 4, 5- и 6-комнатных квартирах ванные комнаты с естественным освещением. Конструкция здания — каркасно-монолитное сооружение. На 1-м этаже здания расположены встроенные помещения общественного и административного назначения: офисные помещения общей площадью — 3 107,57 м²; аптека общей площадью — 173,23 м²; отделение связи общей площадью — 178,86. В зоне верхнего технического этажа — мастерские творческих организаций, общей площадью 1094,74 м². Количество машино-мест подземной гараж-стоянки 135.

Здание 9-секционной жилой дом расположен по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, д. 131.

Начало строительства — февраль 2008 года. Окончание строительства — IV квартал 2011 года. Проектно-сметная документация в установленном порядке прошла: государственную экспертизу (заключение РУП «Белоспецэкспертиза Минстройархитектуры» от 06.09.2007 №1979-07 с дополнениями к заключению от 30.12.2008 №3227-5/08, от 04.06.2010 №399-15/10; от 03.01.2011 №1781-15/10; от 28.03.2011 №011011212);



ФОТО БЕЛТА

пра сябе кажам, памяркоўныя. Апанулі дзедзі ў школу — і добра. Падаражала свінна — які тут футбол? У гэтым таксама ёсць свае прамы, але жыць толькі падобным прагматызмам, без відовішчар, лагадзіцца, негкі сумна. Ды і да выказванняў пра ўплыў выніку гульні тваёй любімай каманды на прадукцыйнасць працы бальшчыкаў не будзем ставіцца надта ўжо іраічна, у гэтым таксама нешта ёсць.

Таму можна пагадзіцца з Берндам Штанге што той жа футбол, які ледзь не ва ўсім свеце лічыцца відам спорту нам радзін, заслугуючы куды большай «раскруткі», пяр. Няма гэтага — значыць, адно з двух: не хочам, не разумеюм важнасці гэтага пытання, лічым яго другарудным альбо не маем адпаведных спецыялістаў, якія на сучасным узроўні займаліся б адпаведным маркецінгам. Калі другое, то вучыцца ёсць у каго, было б толькі жаданне.

А нашай зборнай у пятніцу — толькі перамогі! Давайце станем для нашых «дванаццатым гульцом» не толькі ля экрану тэлевізара, але і непасрэдна на стадыёне. Каб лётым, мажліва, апавадзяць пра гэта ў далёкай будучыні, які сёння пра ўжо легендарную шабву Уладзіміра Копаца шведам на Алімпійскіх гульнях у Солт-Лэйк-Сіці.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ПРАЦЮЮЦЬ І АДПАЧЫВАЮЦЬ

У саіста гурта «Da Vinci» Дзміся ДУДЗІН-СКАГА з-за заргуканасці ў працы для адпачынення застаецца зусім трохі часу. Кожны выхадныя яны з калегай па групе Вольга РЫЖЫКАВАІ за горадам катаюцца на конях. Нядаўна Дзміся з іншымі беларускі

МАЯ РОДНАЯ ШКОЛА

Ці даўно ты, дарагі чытач, быў апошні раз у школе, якую скончыў? Так-так... І я таксама наведвала родную навучальную ўстанову пятнаццаць гадоў таму, калі там адзначалі 25-годдзе. І вось цяпер, у апошні выхадны жніўня, Пачапаўская сярэдняя школа Баранавіцкага раёна справіла сціплы юбілей — 40 гадоў з дня адкрыцця. З радасцю і душэўным трываннем давялося прайсціся па ціхіх школьных паверхах. Уразіў знешні выгляд школы. Аказалася, летась, у сувязі з наданнем вёсцы статусу аграгарадка, школу адрамантавалі як ляльчыку. Замест старых вокнаў стацьць сучасныя шклопакеты, а кожны прадметны кабінет аформлены ў сваім колеры і стылі. Ды не гэта гаюлаўнае, гаюлаўнае, што ў школе заважалося нешта невымоўнае аж з тых самых часоў, то, што дазваляе кожнаму выпускніку адразу ўспомніць, адчуць свае школьныя гады.



Дырэктар школы Алена КАЗЫМЕРЧЫК з вучнямі.

Наш клас, з якога сабраліся на вечар чатыры чалавекі, быў у нейкім сэнсе сімвалам школы, яе першым спраўдзеным выпускам. Бо мы прыйшлі ў першы клас, акурт калі школа адкрылася. І сустрэла нас тады першая настаўніца Зінаіда Уладзіміраўна Табола. Яна, дарэчы, не змагла прыйсці на мэрэпрыемства па стане здароўя, пра што мы вельмі пашкадавалі. 40 гадоў — дастатковы тэрмін, каб зразумець, як пашанцавала нам тады з першай настаўніцай. Няхай мы з аднакласніцай Галіяй Коршун, цяпер з адным з самых паспяхоўных кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства Баранавіцкага раёна Галінай Матус, успомнілі, як стаялі ў куче ў першым класе. Проста замест урока ў другую змену мы пайшлі ў кіно, якое круцілі ў актывай зале для старэйшых. Затым, як няцяжка здагадацца, з'явілася магчымасць падумаць пра сэнс жыцця, гледзячы, як сыходзяцца дзве сцяны. Цяпер мы дакладна ведаем, што ў тым куче быў закладзены падмурк нашых выдатных атэстатаў. Але гэта з ліку гумарыстыч успамінаў. А калі казаць сур'ёзна, то нам было цікава вучыцца ў пачатковай школе, цікава было і далей. Таму мы з лёгкасцю паступалі ў сталічныя ВНУ. Увясце сабе: школа знаходзіцца ў цэнтры слабавацкага саўгаса, за 40 кіламетраў ад райцэнтра. Ні пра якія гурткі, секцыі, развіваючыя заняткі па-за школай ніхто і думаць не мог. Сэнс слова «рэпетытар» нашы бацькі проста не зразумелі б, каб ім тады сказаць. Усё, з чым мы далей ішлі ў жыццё, мы атрымлівалі ў школе. І не толькі асновы ведаў па розных навукх, але і асновы чалавечых стасункаў, стаўлення да працы і навакольных.

За ўсё гэта і дзякавалі выпускнікі розных гадоў сваёй школе. Паводле гарадскіх меркаванняў, школа наша вельмі маленькая. За чатыры дзесяцігоддзі з яе сцен выйшаў 1021 чалавек. Столькі і больш навучаюцца адначасова ў стандартнай гарадской школе. Але сярод выпускнікоў невялікай вясковай навучальнай установы каго толькі няма: педагогаў і ўрачы, кіраўнікоў розных прадпрыемстваў і арганізацый, відаў вучоныя і юрысты, ёсць такія, хто годна прадстаўляе нашу краіну за яе межамі. А яшчэ нямаюць былых вучняў паўняея калектыву мясцовага сельгаспрадпрыемства і выростае хлеб. Школа імі асабіла ганарыцца.

Сорак гадоў ведаю цяперашняга дырэктара школы Алену Генрыўну Казымерчык, але на гэты раз яна мяне зноў здзівіла. Як можна трымаць столькі інфармацыі ў памяці? Яна ж ведае ці не пра кожнага выпускніка: яго працоўны шлях, сямейнае становішча, усё, чым жыве чалавек. Каб шчыра цікавіцца, настолькі ведаць сваіх вучняў, трэба, выдаючы, іх любіць. Вось чаму нам так прыемна і цяпер заходзіць у сваю школу, і вось дзе хаваецца тое невымоўнае, пра што я казала ў пачатку.

Алена Генрыўна, дарэчы, сабралася хутка перадаць дырэктарскую пасадку некаму з маладзёўшых калег. Бо сама адрацавала ў школе роўна сорак гадоў, з іх 26 — дырэктарам. Прышла пара больш увагі удзяліць родным ункам, хоць іх у нас чввёрца. Але ў школе яна пакуль застаецца, школу ж гэтую ў многім яна, вобразна кажучы, рабіла сваімі рукамі, тут прайшоў усё жыццё. Застаецца яна таксама на вастрэйшым грамадскага жыцця вёскі як дэпутат сельскага Савета. На такога дэпутата старэйшая сельсавета Людміла Кавяева не магла нахваліцца, бо гэта спраўдзены народны выбарнік, які клопаціцца пра ўсіх, асабліва пра гаспадары жыхароў вёскі.

Застаюцца настаўнікі, застаецца школа з яе слаўнымі выпускнікамі і сённяшнімі вучнямі, хоць іх і значна менш, чым было ў далёкім 1971 годзе. Добра, што школа зноў будзе святаваць Дзень ведаў з шумам дзіцячых галасоў, мноствам букетаў і няязменным на першае верасня пахам фарбы, з чым яе вельмі прыемна сёння павіншаваць.

Былая вучаніца Святлана ЯСКЕВІЧ. Фота аўтара.

Званок на ўрок

ШКОЛУ МОЖНА І «РАЗГРУЗІЦЬ». АЛЕ МНОГІЯ СУПРАЦЬ

Святлана БАРЫСЕНКА



Фота Марыны БЕГУНЧОК

— Усе школы імкнуча як след падрыхтавацца да пачатку школьнага сезона. Мы не выключэнне: без затрымак атрымалі неабходнае фінансаванне, выкарысталі пры падрыхтоўцы ўсе сродкі. Дапамаглі і шэфы — ААТ «Амкадор» і іншыя. Адна школа ў раёне знаходзіцца на капітальным рамонце, а ўсе астатнія да вучэбнага года гатовыя.

— Бацькі таксама ўнеслі ў падрыхтоўку да новага навучальнага сезона сваю лепту?

— Прымалася і добраахвотная дапамога бацькоў. Упраўленне, дарэчы, вельмі сур'ёзна працуе з раўнымым бацькоўскім камітэтам, які дзейнічае вольна як паўтара гады. Бацькі павінны разумець, што ніхто не мае права прымушаць іх да матэрыяльнай падтрымкі. З другога боку, варта памятаць, што дапамога бацькі аказваецца не асобна ўзятаму будынку, а, перш-наперш, сваёму дзіцяці. Я ведаю бацькоў, якія кажуць, што гатовыя па меры сіл спрыяць камфарту і ўтульнасці. Мы ўсе павінны ўсвядоміць, што нічога бясплатнага не бывае. Падтрымка школе можа быць толькі добраахвотнай і толькі безыаўнай.

— Якая павіна быць прафэрацыйна-целя школьнікаў? Што робіцца для таго, каб пазнаёміць дзіцей з рабочымі прафесіямі?

— Сітуацыя склалася так, што вучэбна-вытворчы камібат Савецкага раёна з гэтага навучальнага года будзе працаваць як структурнае падраздзяленне СШ № 76. На першым паверсе будзе непазасадна камібат, на другім і трэцім — агульнаадукацыйная школа. Камібат будзе наведваць дзеці не толькі Савецкага, але і Першамайскага раёна. На першым этапе вучні дзвятых класаў атрымаюць магчымасць пазнаёміцца з

Ва ўсіх раёнах сталіцы прайшлі педагогічныя канферэнцыі, якіх «здаюць тон» новаму навучальнаму году. На ўсіх узроўнях — раённым, гарадскім, рэспубліканскім — работнікі сістэмы адукацыі абмяркоўваюць актуальныя для сучаснай агульнаадукацыйнай школы тэмы. Наступе час для «максімальна прадметнай і актуальнай дыскусіі, а не пафасных справаздач», падкрэсліў у інтэрв'ю нашай газеце міністр адукацыі Сяргей Масквіч (нумар ад 16 жніўня г.г.). Ён заўважыў, што шэраг праблемных пытанняў, якія ўзнікаюць у сістэме адукацыі, трэба ўжо не проста ўзняць і агучаць, але актывна шукаць на іх адказы. Свой пункт гледжання па некаторых вострых тэмах выказала начальнік упраўлення адукацыі Адміністрацыі Савецкага раёна г. Мінска Тацяна ЯНУШКЕВІЧ.

— Базавай адукацыі эксперыменты і новыя ідэі ніяк не нашкодзяць. Мы не гаворым пра тое, што кожная школа ці гімназія патане сёння ў інавацыях. Браць на сябе неспасліўную ношу не варта, трэба разлічваць свае магчымасці. Калі ж у канкрэтнай установе ёсць рэсурсы для наватарства, то чаму б і не? Калі педагогічны склад здольны да творчасці, хоча ўкараняць нешта новае, нашошта яго стрымліваць? Гімназія № 22 проста не можа не тварыць, не здзіўляць! Цікава ў гэтым сэнсе і гімназі № 15 і № 30, СШ № 76, якая запускае новы праект... Дарэчы, падобная работа матэрыяльна захавоўваецца. Настаўнік, які прапануе цікавы праект, можа атрымаць прэмію, грант гарвыканкама... Дзякуючы гэтым, у нашай справе ёсць свае зоркі, прозвішчы якіх на слыху ў раёне: Кендыш Наталія Антонаўна, Градэбаева На Барысаўна, Пазяк Галіна Бяляславаўна, Радзюк Галіна Іванаўна.

— Якая павіна быць прафэрацыйна-целя школьнікаў? Што робіцца для таго, каб пазнаёміць дзіцей з рабочымі прафесіямі?

— Сітуацыя склалася так, што вучэбна-вытворчы камібат Савецкага раёна з гэтага навучальнага года будзе працаваць як структурнае падраздзяленне СШ № 76. На першым паверсе будзе непазасадна камібат, на другім і трэцім — агульнаадукацыйная школа. Камібат будзе наведваць дзеці не толькі Савецкага, але і Першамайскага раёна. На першым этапе вучні дзвятых класаў атрымаюць магчымасць пазнаёміцца з

— А з якімі цяжкасцямі сутыкаецца моладзь у першыя гады працы? Што даецца найцяжэй?

— Аказваецца, самая вялікая цяжкасць звязана не з выкладаннем прадмета, а з роляй класнага кіраўніка. Як правіла, у маладых яшчэ няма сваіх сем'яў, няма дзяцей. І ў такіх выпадках узнікае пэўны бар'ер у стасунках з бацькамі, якія маюць не толькі дзіцей, але і багаты жыццёвы вопыт. Я прапаную дырэктарам школ не ставіць маладога спецыяліста класна кіраўніком, калі ёсць такая магчымасць. Калі ж такой магчымасці няма, то няхай побач будзе настаўнік, які ў складанай сітуацыі прыйдзе на дапамогу... Узязь хоць бы той жа бацькоўскі сход. Да яго трэба сур'ёзна рыхтавацца, гэта не павінна стаць выключна месцам разборкі кожнага вучня. Размова з бацькамі — не другасная частка работы. Трэба разумець, што многае спадзяецца толькі на практыцы, гэтым нідзе не вучаць.

— Безумоўна, ёсць бацькі, якія неабгрунтавана скардзяцца на настаўніка, патрабуюць пакарання... Няўжо настаўнік штараз кароюць?

— У прынцыпе, любое пытанне можна ўрэгуляваць. У сур'ёзных сітуацыях для прыняцця як мага больш аб'ектыўнага рашэння збіраецца спецыяльная камісія. Але тут справа ў многім заключаецца ў стаўленні настаўніка да прафесіі, у тым, як аднабока часам паказваецца грамадства фігура чалавека, які займаецца вельмі высокароднай справай. З другога боку, чаго хаваць, ёсць і настаўнікі, якія сталі, так бы мовіць, ахвярамі эмацыянальнага выгарання і ўжо не падыходзяць для працы ў школе.

НЕ ТОЛЬКІ ДАЦЬ ВЕДЫ...

Начальнік аддзела дашкольнай і агульнай сярэдняй адукацыі Упраўлення адукацыі Адміністрацыі Савецкага раёна г. Мінска Леаадыя СТАСЕВІЧ:

— Дабраб'іт краіны напраму залежыць ад таго, наколькі якаснымі кадры мы падрыхтуем для яе. Таму наша задача — не толькі даць веды, але і выхаваць чалавека з грамадзянскай адказнасцю, таго, хто пазней прынясе карысць краіне, якая яго рыхтавала, вывела ў дарослае жыццё... Падчас сёлётных нарады педагогічных работнікаў

— Ці не перагружана сёння школа шматлікімі конкурсамі, спартакіядамі, спарборніцамі, зборам макулатуры і металалюбы і г.д.?

— Што да збору макулатуры, то важна, як гэта давесці да дзяцей. Нічога цяжкага для дзяцей тут няма, калі гэта будзе сваёй роду гульня. Што да іншых мэрэпрыемстваў, то ў горадзе, рэспубліцы, на базе самой школы сапраўды праводзіцца шмат мэрэпрыемстваў. Але кожная сярэдняадукацыйная ўстанова мае, як мы кажам, свой «твар», і можа выбраць з мноства мэрэпрыемстваў тое, што адпавядае інтарэсам і накіраванасці школы. Ніхто не прымушае удзельнічаць ва ўсё мэрэпрыемствах адразу.

— Што вы думаеце пра школьныя перагрукі?

— Гаварыць пра перагрукі вельмі няпроста. Адны бацькі хочучь разгрукіць дзіця, а другія — наадварот, максімальна загрузіць, бо лічаць, што ў дзіцяці не павінна быць вольнага часу, трэба, каб яго пастаянна чым-небудзь займалася. На маю думку, прывучаць дзіця да самых розных карысных заняткаў — вельмі добра для далейшага жыцця. Гэта цудоўна, калі ў чалавека ёсць хобі. Таму мы і кажам бацькам першакласніку — няхай дзіця займаецца хоць бы па месцах у кожным гуртку. Гэта пошук, які прынясе свой плён.

— Як вы ставіцеся да рэпетытарства?

— Ніводзіць рэпетытар не здольны даць усюго таго, што даецца на працягу года ў межах школьнай праграмы. Рэпетытар дасягае добрага выніку, толькі калі ёсць добрая школьная падрыхтоўка. А калі ёсць добрая школьная падрыхтоўка, то можна паступаць у ВНУ і без рэпетытара.

Савецкага раёна сталіцы мы гаварылі і аб тым, што грамадскія арганізацыі, якія прысутнічаюць у школе, радыюць, хіба, колькасць нашым класам, але не якасцю работы, а таксама аб тым, як наблізіцца да таго, каб нашы вучні валодалі размоўнай замежнай мовай... Актывіны ўдзелу ў падрыхтоўцы мэрэпрыемстваў Уззў раёна клуб «Мы маладыя». Спадзеемся, яны не кінуць сваю спецыяльнасць праз два гады нядоў... Усім калегам зьлучэння працы, добрага настрою ў новым навучальным годзе!

70 гадоў таму савецкіх немцаў Паволжа аб'явілі дыверсантамі і шпіёнамі



28 жніўня 1941 года быў прыняты Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, які стаў пачаткам дэпартацыі немцаў Паволжа на спецапасленне ў Сібір і Казахстан. Навошта гэта рабілася і якія былі нюансы гэтай справы, расказвае гісторык, даследчык нацыянальных працэсаў у Беларусі Уладзімір ГУЛЕНКА:

— Гэты ўказ, падпісаны Калініным і Горкіным, амаль невядомы шырокаму колу чытачоў, таму для далейшага разумення падзей дазвольце мне спачатку прагавітаваць яго: «По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, населенных немцами Поволжья. О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов среди немцев Поволжья никто из немцев, проживающих в районах Поволжья, советским властям не сообщил, следовательно, немецкое население районов Поволжья скрывал в своей среде врагов советского народа и Советской власти. В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указке из Германии немецкими диверсантами и шпионами, в Республике немцев Поволжья или прилегающих районах и случится кровопролитие, Советское правительство по законам военного времени будет вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения Поволжья. У избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения серьезных кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР признает необходимым переселить все немецкое население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы с тем, чтобы переселенные были наделены землей и чтобы им была оказана государственная помощь по устройству в новых районах...».

Напэўна, вы заўважылі ў тэксце недарочныя па кантэксте словы: «на дзельніц... зямлі... і ўгоддзі», аказвае «дзяржаўную дапамогу»... Каму? Дыверсантам, шпіёнамі і іх укрывальнікам? Праўда, стэль гэтага дакумента можна зразумець, бо ён прымушае ва ўмовах цяжкага становішча на фронце і было імкненне забяспечыць любой рызык і гэты час. Аднак, ведучы хоць трохі справяднае становішча спраў у аўтаноміі, алагічнасць указа проста кідаецца ў вочы. У рэспубліцы тады пражывала 380 тысяч немцаў, большасць з іх — дзеці, жанчыны і старыя. Акрамя немцаў, жылі там і рускія, казакі, калмыкі — усюго каля 200 тысяч чалавек. Дык што атрымліваецца — усё дарослае насельніцтва з немцаў было шпіёнамі і дыверсантамі? Гэта яны павінны былі «узраваць» сваіх дзяцей і родных на пшанічных палях (бо буйной прамысловасці там не было)? Ці, можа, гэтыя немцы чаму і былі шпіёнамі і дыверсантамі? Але гэты «дзясяткі тысяч шпіёнаў і дыверсантаў» у маленькую аўтаномію Паволжа прыстава фізічна не маглі пранікнуць. Бо людзі ў вёсках ведалі адзін аднаго на працягу пакаленняў і незнаёмыя людзі не змаглі б застацца тут незаўважана. Дарэчы, так і адбылося: чыстыя, зачынены суды ў форме нямецкіх парашуцтваў для правяркі «палыянства» тутэйшага насельніцтва, па ўспамінах відэаўчаў, атрымалі дастойны адпор. Дый на пачатак ваіны на службе ў Чырвонай Арміі знаходзіліся дзясяткі тысяч савецкіх немцаў — яны нават былі срод гераічных абаронцаў Брэсцкай крэпасці.

мі, якія ўжо служылі ў Чырвонай Арміі?

— У першы год ваіны былі зняты з фронту вайскоўцы нямецкай нацыянальнасці — яны былі мабілізаваны ў працармію, складзены з перасяленцаў. Яны працавалі ў тэйжэ, у шахтах, на будаўніцтве ўральскіх заводаў. Пазней у працармію былі накіраваны і нямецкія жанчыны, старэйшыя за 16 гадоў. Дарэчы, у савецкія часы аб працамі было вядома вельмі мала, нават само слова «працармія» не ўжывалася ў друку. Тыя публікацыі, якія былі, адлюстроўвалі толькі іх працоўны ўнёсак у перамогу. А пра цяжкія фізічныя і маральнае становішча працарміяў ніхто не пісаў. А варта сказаць, што яны ўтрымліваліся ў лагерах, абнесеныя калочным дротам, на вышках іх вартавалі аўтаматычныя кулямёты і пушкі, а на працу трэба было хадзіць пад канвоем. І гэта пры тым, што сямрод працарміяў былі камуністы, к-дэ, камсамольцы, ветэраны грамадзянскай ваіны, учарашнія чырвонаармейцы і камандзіры, якія мелі раненні і бавячы ўзнагароды за заслугі перад Радзімай. Не меншым за годкі цяжка працу працарміяў і маральны груз — іх, савецкіх людзей, лічылі памагальцамі фашызтаў. Хоць адным крытэрыем вінаватасці гэтых савецкіх немцаў была іх нацыянальнасць.

Цікава, што лабер з працарміі прыраўноўваўся да дзэзерцірства з фронту, але, нягледзячы на гэта, з працарміі беглі... на фронт! Бо імкненне вавацца са зброяй у руках супраць ворага, непрыняццё зневажальна ўмоў працарміі былі мацнейшымі за страх немцаў. Паколькі трапіць на фронт з нямецкім прозвішчам было немагчыма, таму вайскоўцы і працарміяў выдавалі сябе за прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў — напрыклад, яўрэяў, бо прозвішчы былі падобныя. І хто ведае, колькі іх загінула за час ваіны пад чужымі прозвішчамі?..

— Пасля Вялікай Перамогі працарміяў распусцілі па дамах?

— Да канца 1947 года працармія ў асноўным была дэмабілізаваная, і шмат якіх савецкіх немцаў атрымалі права вярнуцца ў тым месцы, куды іх выслап і 1941 года. Яны жылі надзея на тое, што ім дазволіць вярнуцца ў родныя мясціны, але іх чаканьня расчаравалі: 26 лістапада 1948 года выйшаў новы ўказ, у якім было напісана, што немцы, які калмыкі, інгушы, чачэнцы, карачаеўцы, балкарскія, крымскія татары і прадстаўнікі іншых народаў, пераселены наважна і што іх выезд са сваіх месцаў паселішча без асабілага дазволу органаў МУС караецца катаржным работам тэрмінам у 20 гадоў.

— Няўжо ўсе савецкія немцы

былі такімі сумленнымі і ніхто не пайшоў на супрацоўніцтва з фашызтамі?

— Нельга выключыць факты супрацоўніцтва часткі савецкіх немцаў, якія апынуліся ў акупацыі, з германскімі ўладамі (у тым ліку і на тэрыторыі Беларусі): з матэрыялаў пра савецкіх немцаў-падполцаў выявамо, што гітлераўцы прыцягвалі іх, напрыклад, у якасці перакладчыкаў. Навошта, частка тых, хто быў вывезены пры адступленні немцаў у Германію, магла апынуцца ў іх у складзе гітлераўскай арміі, калі пачалася татальная мабілізацыя. Аднак можна сказаць з упэўненасцю, што на супрацоўніцтва з акупантамі яны ішлі не па «сваётай крыві» і не па нацыянальнай прыкмеце: такія выпадкі, які, дарэчы, і ў іншых нацыянальнасцях, матываваліся асабістымі якасцямі людзей. Кажаць пра масавае здардніцтва савецкіх немцаў, пра нейкія змовы супраць савецкай улады нельга, бо ў гісторыі няма такіх фактаў і прыкладоў.

— Рэабілітацыя савецкіх немцаў

— 13 снежня 1955 года Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР прыняў новы ўказ «Аб зняцці абмежаванняў у прававым становішчы з немцаў і членаў іх сем'яў, якія знаходзіцца ў спецапасленні». У адпаведнасці з ім спецапасленні здымаліся з уліку, а немцы і члены іх сем'яў вызваліліся з адміністрацыйнага нагляду органаў МУС. Аднак другі пункт указа падаваў, што зняццё з уліку абмежаванняў на спецапасленні не значыць, што ім дзецца права вяртацца ў тым месцы, адкуль яны былі выселены. Толькі ў гэтым праз дзесяць гадоў чарговым ўказам з савецкіх немцаў былі зняты цяжкія абвінавачванні ў памаганні нямецка-фашысцкім захопнікам. Што тычыцца аўтаномнай рэспублікі савецкіх немцаў, то ў аднозненне ад чэсна-інгушскай, карачаева-чэркезкай і калмыцкай аўтаноміі, які былі адноўлены яшчэ пасля XX з'езда, немцам па-ранейшаму не дазвалялі вяртацца ў месцы, дзе яны пражывалі да ваіны. А тое, што ўказ 1964 года не апублікаваў масавы друк, захавала дыскрымінацыйныя моманты ў дачыненні савецкіх немцаў. Пасля 1965 года, калі дэлегацыі савецкіх немцаў двойчы ставілі пытанне аб аднаўленні аўтаноміі, гэты народ поўнасцю пазбавіўся нацыянальнай мастацкай самадзейнасці — на месцах яе сталі размяшчаць як «праўленне нацыяналізму», «іменненне да нацыянальнай адасобленасці», «расаднік аўтанаміі» і г.д. Амаатарам мастацкай самадзейнасці прапанавалася «спяваць у агупных хоры, з усімі разам». А дзевят вяртання ў родныя мясціны савецкім немцам былі дадзены толькі ў 1974 годзе.

Павел БЕРАСЕЎ.

Кантрабанда аўтазапчастак на Вр600 млі

Гродзенскія мытнікі ў пункце пропуску «Брузгі» затрымалі партыю кантрабандных запчастак для аўтамабіляў, павадаміў БЕЛТА намеснік начальніка па ідэалагічнай рабоце Гродзенскай рэгіянальнай мытні Віктар Гурэў.

Увагу мытнікаў прыцягнуў грузавы аўтамабіль з партыяй аўтазапчастак, які рухаўся з краін Заходняй Еўропы ў Расію. Пры аглядзе аказалася, што ў грузавым аўдзеку аўтамабіля акрамя завульненых у таварасуправаджальных дакументах запчастак перавозіцца буйная партыя няўлічаных грузаў: панэлі прыборнай дошкі, перакляючальнікі, прывадныя рамяні, металічныя дэталі для аўтамабіляў. У агульнай колькасці без выплаты мытных пошлін перавозчык спрабаваў перавезці праз мяжу амаль 18 тыс. аўтазапчастак на суму каля Вр600 млі. Вядзецца праверка.

Падрабязнасці КІЛАМЕТРЫ СТРАХУ

У мінулы пятніцу ў Магілёве каля 17 гадазін у самы «час пік» пад коламі аўтамабіля загінула 42-гадовая жанчына. «Звезда» павадамі папярэдняю інфармацыю з Магілёўскай ДАІ: на скрыжаванні праспекта Дамітрава і вуліцы Запрудкага аўтамабіль пасля сутыкнення з другім аўто выехаў на пешаходны пераход і наехаў на чатырох чалавек, адзін з якіх атрымаў смяротную траўму.

Цяпер стала вядома, што за рулём «Пежо» былі 48-гадовая жанчына, аднак, акцэнтуючы ў ДАІ, праверка ўсіх абставін здарэння не завершана. Дзве жанчыны, 52 і 60 гадоў, а таксама 60-гадовы мужчына, былі шпіталізаваны з траўмамі. Паводле інфармацыі медыкаў, двое з іх ужо пераведзены ў траўмааталогію, а адзін чалавек усё яшчэ ў цяжкім стане ў рэанімацыі. Акрамя гэтага, у панядзелак стала вядома, што памёр яшчэ адзін удзельнік ДТЗ, якое ў Магілёўскай вобласці ўмоўна назвалі «пікерскамі». Нагадаем, што тыдзень таму ў Быхаўскім раёне каля вёскі Бараніно сутыкнуліся тры аўтамабілі з сямці-пяціроўскімі нумарамі — фура і дзве легкавыя. Адзін чалавек загінуў на месцы, два патым памерлі ў раённай бальніцы. Цяпер памёр яшчэ адзін удзельнік той аварыі — 12-гадовы падлетак. Прычым трое з ахвяр гэтага здарэння з'яўляюцца сяваікамі: бацька, сын і брат. Следства працягваецца. У Магілёўскай ДАІ адзначаюць: сёлета на дарогах вобласці загінулі 79 чалавек, больш чым 500 параненыя. Разам з тым, толькі за тры дні, ад 26 да 28 жніўня, у вобласці зарэгістравана больш за 2 тысячы парашунаўнай правілуў дарожнага руху: 80 чалавек затрыманы за кіраванне аўтамабілем у нецярэворым стане, да адміністрацыйнай адказнасці за перавышэнне хуткасці прыцягнуты 678 вадзіцеляў.

Ілона ІВАНОВА.

УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 30 сентября 2011 года в 10.00 в зале заседаний исполкома (4-й этаж), расположенного по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, в 11.00 – открытый аукцион по продаже в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов, в 12.00 аукцион по продаже земельного участка общей площадью 0,2052 для ведения подсобного хозяйства в д. Зенковичи Узденского района (начальная цена продажи земельного участка 203 070 рублей)

На аукционные торги на право заключения договоров аренды выставляются следующие участки с начальной ценой:

№ лота	Продавец	Местонахождение участка	§ (га)	Кадастровый номер	Начальная цена (бел. руб.)	Расходы по подготовке (кроме расходов на публикацию извещения)
Лот № 1	Узденский райисполком	Земельный участок: г. Узда – ул. Колхозная	0,0150	625650100005000430	669 170	1 635 337
Лот № 2	Узденский райисполком	Земельный участок: г. Узда – ул. Новицкого участок				

Кватэрнае пытанне ПРАЦА БУДЗЕ? А ВОСЬ ЖЫЛЛЁ...

Я жыву ў абласным цэнтры, стаю ў чарзе на жыллё і ў выканкам, і на прадаўжэнне. Цяпер работу па спецыяльнасці мне прапаноўваюць у Мінску. Пытанне: ці змагу я пасля пераезду стаць на кватэры ўлік там?

Л. Ч. г. Магілёў.

У гэтым выпадку неабходна мець на ўвазе, што ў адпаведнасці з новай рэдакцыяй пункта 6 Палажэння аб парадку ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, выдзяляюцца жылльвага фонду (зацверджана Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 29 лістапада 2005 г. № 565, у рэдакцыі Указа ад 9 жніўня 2011 г. № 346) з 10 жніўня 2011 г. не прымаюцца на ўлік асобы з патрэбай ў паляпшэнні жыллёвых умоў грамадзян:

якія прыбылі ў г. Мінск з іншых населеных пунктаў, на працягу 10 гадоў з дня рэгістрацыі іх па месцы жыхарства ў г. Мінску (за выключэннем сужэнцаў, непаўналетніх і паўналетніх непрацаздольных дзяцей, а таксама аселеных у вызначаным парадку і пражываючых сумесна непрацаздольных бацькоў як наймальніцаў, уласніка, члена арганізацыі забудоўшчыкаў, так і членаў іх сем'яў, якія прымаюцца на ўлік асоб з патрэбай ў паляпшэнні жыллёвых умоў у якасці членаў сем'і грамадзяніна, які мае месца жыхарства ў г. Мінску, дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, асоб з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, маладых рабочых (служачых), маладых спецыялістаў, якія атрымалі прафесійна-тэхнічную, сярэдняю спецыяльную або вышэйшую адукацыю за кошт сродкаў рэспубліканскага і (або) мясцовых бюджэтаў і накіраваных на працу па размеркаванні, незалежна ад даты іх прыбыцця, грамадзян, якія назначаны на пасады, уключаны ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь, у г. Мінск з іншых населеных пунктаў, у г. Мінск з іншых населеных пунктаў, у г. Мінск з іншых населеных пунктаў, а таксама якія працуюць у арганізацыях, размешчаных у г. Мінску, працоўнае месца якіх знаходзіцца ў іншым населеным пункце, на працягу 10 гадоў з дня пачатку працы (службы) ў арганізацыях, размешчаных у г. Мінску (за выключэннем пералічаных вышэй дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, асоб з іх ліку, маладых рабочых (служачых), маладых спецыялістаў, грамадзян, якія назначаны на пасады, уключаны ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь, у г. Мінск з іншых населеных пунктаў, а таксама якіх асоб у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі).

Адпаведна і па месцы працы (службы) не прымаюцца на ўлік асоб з патрэбай ў паляпшэнні жыллёвых умоў грамадзян, якія прыбылі ў г. Мінск з іншых населеных пунктаў, а таксама якія працуюць у арганізацыях, размешчаных у г. Мінску, працоўнае месца якіх знаходзіцца ў іншым населеным пункце, на працягу 10 гадоў з дня пачатку працы (службы) ў арганізацыях, размешчаных у г. Мінску (за выключэннем пералічаных вышэй дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, асоб з іх ліку, маладых рабочых (служачых), маладых спецыялістаў, грамадзян, якія назначаны на пасады, уключаны ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь, у г. Мінск з іншых населеных пунктаў, а таксама якіх асоб у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі).

Адпаведна і па месцы працы (службы) не прымаюцца на ўлік асоб з патрэбай ў паляпшэнні жыллёвых умоў грамадзян, якія прыбылі ў г. Мінск з іншых населеных пунктаў, а таксама якія працуюць у арганізацыях, размешчаных у г. Мінску, працоўнае месца якіх знаходзіцца ў іншым населеным пункце, на працягу 10 гадоў з дня пачатку працы (службы) ў арганізацыях, размешчаных у г. Мінску (за выключэннем пералічаных вышэй дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, асоб з іх ліку, маладых рабочых (служачых), маладых спецыялістаў, грамадзян, якія назначаны на пасады, уключаны ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь, у г. Мінск з іншых населеных пунктаў, а таксама якіх асоб у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі).

Віктар САВІЦКІ.

МУЗЫКА ЧАСУ

З верасня ў Музеі народнай архітэктуры і побыту, што пад Мінскам, адбудзецца тэатральны фест «Камяніца». Сёлета хэдлайнерамі фесту стануць вядомыя этна-каманды «Троіца», «Osimira» і Алег Скрыпка («Воллі Відалісав», Украіна).

Сёлета фест пачнецца раней, чым звычайна, а 13-ай гадзіне, таму што праграма мерапрыемства неверагодна насычаная. Акрамя іншых, у «Камяніцы» возьмуць удзел «Госціца», «Хоха Бэнд», «Ветах», дует «Аляксандра і Канстанцін».

Сёлета мы стараліся забяспечыць не толькі разнастайную, але і моцную музычную праграму ад самага пачатку фесту. Ідэя ў тым, каб людзі прыязджалі ў музей на ўвесь дзень, бо будзе што паслухаць, на што паглядзець і чым заняцца, — мы рытуем шмат цікавых сюрпрызаў, — распавядае каардынатар фесту Сяргей Чыгрынец.

Сёлета «Камяніца» як ніколі ёсць чым пахваліцца. Этна-тэатр «Троіца» ўпершыню прадставіць у Беларусі на вялікай сцэне свой ухвалены крытыкамі новы альбом «Зімачка». Магілёўскі гурт «Osimira», які добра ведаюць у Расіі, Украіне і Польшчы, выступіць у Мінску ўпершыню з 2007 года. А для лідэра «ВВ» Алены Скрыпкі гэта наогул першай у Беларусі выступ з фольк-праграмай.

Алег Скрыпка — не толькі вядомы рок-музыкант, але і вядомы прапагандзіст украінскай культуры, у тым ліку народнай. Напрыклад, ён з'яўляецца заснавальнікам і кіраўніком вядомага украінскага фольк-фесту «Краіна мрій» і розных яго адгалінаванняў. — Распавядае Сяргей Чыгрынец. — Яму цікава паказаць беларускай публіцы сваю фолькавую праграму, паглядзець, які гэта адбываецца ў нас, знайсці нейкія новыя гурты для свайго фесту. Нам вельмі прыемна, што гэта не проста нейкія грашовыя стасункі.

Спрыяць фальклорнаму настраю публіцы будзе сам асяродок. Бо на тэрыторыі Музея народнай архітэктуры і побыту знаходзіцца ўнікальная калекцыя аўтэнтычнай беларускай драўлянай архітэктуры XVIII—XX стагоддзяў. А спрыяць колькасці наведнікаў павіна зусім сімвалічная ў сённяшняй сітуацыі плата за уваход. Кошт квіткоў на фестываль роўны кошту квіткоў музея і вагаецца ад 5 да 10 тысяч рублёў адпаведна для дзяцей і дарослых.

Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ.



Наташа частуецца бабулінымі экалагічна чыстымі кавунамі!

Гэтыя выдудкі неабходна мець на ўвазе, што ў адпаведнасці з новай рэдакцыяй пункта 6 Палажэння аб парадку ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, выдзяляюцца жылльвага фонду (зацверджана Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 29 лістапада 2005 г. № 565, у рэдакцыі Указа ад 9 жніўня 2011 г. № 346) з 10 жніўня 2011 г. не прымаюцца на ўлік асобы з патрэбай ў паляпшэнні жыллёвых умоў грамадзян:

якія прыбылі ў г. Мінск з іншых населеных пунктаў, на працягу 10 гадоў з дня рэгістрацыі іх па месцы жыхарства ў г. Мінску (за выключэннем сужэнцаў, непаўналетніх і паўналетніх непрацаздольных дзяцей, а таксама аселеных у вызначаным парадку і пражываючых сумесна непрацаздольных бацькоў як наймальніцаў, уласніка, члена арганізацыі забудоўшчыкаў, так і членаў іх сем'яў, якія прымаюцца на ўлік асоб з патрэбай ў паляпшэнні жыллёвых умоў у якасці членаў сем'і грамадзяніна, які мае месца жыхарства ў г. Мінску, дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, асоб з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, маладых рабочых (служачых), маладых спецыялістаў, якія атрымалі прафесійна-тэхнічную, сярэдняю спецыяльную або вышэйшую адукацыю за кошт сродкаў рэспубліканскага і (або) мясцовых бюджэтаў і накіраваных на працу па размеркаванні, незалежна ад даты іх прыбыцця, грамадзян, якія назначаны на пасады, уключаны ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь, у г. Мінск з іншых населеных пунктаў, у г. Мінск з іншых населеных пунктаў, у г. Мінск з іншых населеных пунктаў, а таксама якія працуюць у арганізацыях, размешчаных у г. Мінску, працоўнае месца якіх знаходзіцца ў іншым населеным пункце, на працягу 10 гадоў з дня пачатку працы (службы) ў арганізацыях, размешчаных у г. Мінску (за выключэннем пералічаных вышэй дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, асоб з іх ліку, маладых рабочых (служачых), маладых спецыялістаў, грамадзян, якія назначаны на пасады, уключаны ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь, у г. Мінск з іншых населеных пунктаў, а таксама якіх асоб у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі).

Адпаведна і па месцы працы (службы) не прымаюцца на ўлік асоб з патрэбай ў паляпшэнні жыллёвых умоў грамадзян, якія прыбылі ў г. Мінск з іншых населеных пунктаў, а таксама якія працуюць у арганізацыях, размешчаных у г. Мінску, працоўнае месца якіх знаходзіцца ў іншым населеным пункце, на працягу 10 гадоў з дня пачатку працы (службы) ў арганізацыях, размешчаных у г. Мінску (за выключэннем пералічаных вышэй дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, асоб з іх ліку, маладых рабочых (служачых), маладых спецыялістаў, грамадзян, якія назначаны на пасады, уключаны ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь, у г. Мінск з іншых населеных пунктаў, а таксама якіх асоб у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі).

Адпаведна і па месцы працы (службы) не прымаюцца на ўлік асоб з патрэбай ў паляпшэнні жыллёвых умоў грамадзян, якія прыбылі ў г. Мінск з іншых населеных пунктаў, а таксама якія працуюць у арганізацыях, размешчаных у г. Мінску, працоўнае месца якіх знаходзіцца ў іншым населеным пункце, на працягу 10 гадоў з дня пачатку працы (службы) ў арганізацыях, размешчаных у г. Мінску (за выключэннем пералічаных вышэй дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, асоб з іх ліку, маладых рабочых (служачых), маладых спецыялістаў, грамадзян, якія назначаны на пасады, уключаны ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь, у г. Мінск з іншых населеных пунктаў, а таксама якіх асоб у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі).

Віктар САВІЦКІ.

Паркоўка для інвалідаў... Але ці свабодная?

Супрацоўнікі гомельскай ДАІ разам з актывістамі абласнога грамадскага аб'яднання інвалідаў-калясачнікаў паспрабавалі «дастукацца» да кіроўцаў.

У Гомелі ёсць каля 20 спецыяльных паркоўкаў для кіроўцаў-інвалідаў. Апошняя скардзяцца: «Мала таго, што паркоўкаў месцаў недастаткова, дык нават на тых, што ёсць, мы не заўсёды можам паставіць свае аўтамабілі». А усё з-за таго, што звычайныя кіроўцы без усялякага сораму ставяць свае транспартныя сродкі пад шыльдачку «Інваліды» і на двух нагах адпраўляюцца па сваіх справах. Многім з іх, пэўна, няўцяж, што кіроўцам-калясачнікам для таго, каб адчыніць дзверцы аўтамабіля пад вулгоном 90 градусаў, выцягнуць каляску і перасесці ў яе, патрэбна каля трох метраў паркоўчнай прасторы. Такія ж складаныя маніпуляцыі неабходна праводзіць і пасажырам-калясачнікам.

— Самыя недаступныя для інвалідаў спецпаркоўкі размешчаны ў раёне гандлёвых аб'ектаў, — адзначыла начальнік аддзялення па агітацыі і прапагандзе ДАІ УУС Гомельскага аблвыканкама Марыя КРЫВАНОГА-ВА. — Адна з такіх — на вуліцы Уладзімірава каля «Еўраопта». Паводле слоў ахоўніку крамы, тры дзевяць дзён для інвалідаў месцы пастаянна займаюць звычайныя кіроўцы, як легкавыя, так і грузавыя аўта.

На гэтым праблемным пункце мы і вырашылі правесці акцыю «Свабодная паркоўка». Інваліды-калясачнікі раздалі парашульнікам агітацыйныя лісткі і пры гэтым тлумачылі, што людзям без ног гэтыя месцы патрэбны, як паветра. Супрацоўнікі ДАІ, у сваю чаргу, знаёмлілі з мерамі адміністрацыйнай адказнасці. Так, за прыпынак ці стаянку з парушэннем правіл прадугледжаны штраф у памеры 1 базавай велі-

чыні для кіроўцаў легкавікоў, 5 базавых — для кіроўцаў грузавікоў, аўтобусаў, колавых трактароў. Пры паўторным парушэнні на працягу года штраф складзе 2 базавыя, для другой — 10 базавых велічыняў. Акрамя таго, за парушэнне правіл прыпынку і стаянкі аўто парашульніка можа быць заўважана.

— Паказальна, што нават пры наяўнасці ў полі зроку кіроўцаў людзей на калясках, многія ўпэўненыя заяжджкі на спецпаркоўку, — дзеліцца сваімі назіраннямі Марыя Крываногова, якая прымала непасрэдны ўдзел у акцыі. — Пры далейшай тлумачальнай размове большасць з іх прызнавала сваю памылку, асабліва калі падыходзіў інспектар ДАІ. Сярод найбольш частых адгавораў: «спшаўся», «не заўважыў», «я на пяць хвілін»...

Неўзабаве пасля завяршэння акцыі, паводле слоў тых жа ахоўнікаў крамы, спецпаркоўку зноў заставілі аўтамабіліми...

Надзея ДРЫЛА.

Інваліды-калясачнікі раздалі парашульнікам агітацыйныя лісткі і пры гэтым тлумачылі, што людзям без ног гэтыя месцы патрэбны, як паветра. Супрацоўнікі ДАІ, у сваю чаргу, знаёмлілі з мерамі адміністрацыйнай адказнасці. Так, за прыпынак ці стаянку з парушэннем правіл прадугледжаны штраф у памеры 1 базавай велі-

чыні для кіроўцаў легкавікоў, 5 базавых — для кіроўцаў грузавікоў, аўтобусаў, колавых трактароў. Пры паўторным парушэнні на працягу года штраф складзе 2 базавыя, для другой — 10 базавых велічыняў. Акрамя таго, за парушэнне правіл прыпынку і стаянкі аўто парашульніка можа быць заўважана.

— Паказальна, што нават пры наяўнасці ў полі зроку кіроўцаў людзей на калясках, многія ўпэўненыя заяжджкі на спецпаркоўку, — дзеліцца сваімі назіраннямі Марыя Крываногова, якая прымала непасрэдны ўдзел у акцыі. — Пры далейшай тлумачальнай размове большасць з іх прызнавала сваю памылку, асабліва калі падыходзіў інспектар ДАІ. Сярод найбольш частых адгавораў: «спшаўся», «не заўважыў», «я на пяць хвілін»...

Неўзабаве пасля завяршэння акцыі, паводле слоў тых жа ахоўнікаў крамы, спецпаркоўку зноў заставілі аўтамабіліми...

Надзея ДРЫЛА.

Інваліды-калясачнікі раздалі парашульнікам агітацыйныя лісткі і пры гэтым тлумачылі, што людзям без ног гэтыя месцы патрэбны, як паветра. Супрацоўнікі ДАІ, у сваю чаргу, знаёмлілі з мерамі адміністрацыйнай адказнасці. Так, за прыпынак ці стаянку з парушэннем правіл прадугледжаны штраф у памеры 1 базавай велі-

«КАВУНОВЫ» НАСТРОЙ У СЯЛЬЦЫ

У Быхаўскім раёне вясковыя гаспадары захапіліся вырошчваннем кавуноў і дынь. Бачачыя цяпер лічаць тут не экзатычнай, а традыцыйнай агароднінай культурай.

Радуюць вока кветкі вярціны. Побач з каменнымі льявнятамі, невялікімі садовымі скульптурамі, ходзіць цікавая котка Чарнышка, якая, вядома, кавунамі не зацікавілася, але да кампаніі далучылася. Бачачыя каштуе ўся сям'я і, нібыта строга камсія, робяць свае высновы:

— Смачныя. Салодкія, і не прыкрыя. Падаецца, што па смаку не адрозніваюцца ад рынковых, толкі што памер трохі меншы.

І што дзіўна, нават самыя маленькія, падобныя на цацачныя мячкі, таксама смачныя. Затое дынькі яшчэ зеленаватыя. Ім бы саспець да жоўтага колеру, каб былі нібыта ў карычневых расколінах. «Няхай яшчэ на градцы паляжаць» — вырашаюць Лапуновы.

Сын Марыі Іванаўны Алег, які жыве і працуе ў Падмаскоўі і штогод атрымлівае самую вялікую ягаду як лепшы пастунак для замежных сваякоў, прапануе паставіць вырошчванне кавуноў на паток. — А што? Беларускія кавуны — свежыя і без нітрату. Усе будуць давяраць.

— Не, усё ж такі для пасяховага гандлю бачачым патрэбна каўказская знешнасць! — жартуюць сваякі.

— Для нас галоўнае, — становіцца сур'ёзным Алег, — каб нашы

каўкі ў Магілёве, то ў Лапуновых — цэлая працоўная дынастыя. Улік грошай зусім не супярэчыць славянскім інтарсам: ірыне модны манікюр не перашкаджае садзіць кветкі, ладзіць клумбы і даглядаць за кустом «чарніч-фортэ», варэнне з якіх, аздобленых лімонам, вельмі дапамагае падтрымаць зрок. Такім клопатам вельмі задаволены муж Аляксандр (у аку-

спрабавалі аднойчы — атрымалася. Але ёсць яшчэ і аб'ектыўныя ўмовы.

Па-першае, гэта паўднёвая ўскраіна Магілёўскай вобласці, тут усё саспявае хутчэй і лепш. Напрыклад, мясцовыя людзі гавораць, што ёсць у Сяльцы расцітае раней, чым у Магілёве.

Спрыяюць, вядома ж, і апошнія змяненні клімату ў бок пацяплення:



Сям'я Лапуновых сабрала ўраджай з кавуновай плантацыі.

Мая маці калісьці вырошчвала кавуны, — дзеліцца сямейным вопытам сяброўка Лапуновых Ніна Рыгораўна Саветава і тым самым апраўдавае сваё прызвічча. — Яны былі цалкам ядомымі, але ледзь рухоўнымі, і ніколі не высыпалі да ярка-чырвонага колеру. Цяпер стала больш цягла і сонца. Я сялянка, але я не памятаю, каб у нас у сярэдзіне жніўня пачыналі капаць бульбы! Гэта ж на месцаў раней, чым у нашай маладосці! Чым цяплей і нас становіцца, тым лепш высыпаюць сяляцкія кавуны.

Напрыклад, сям'я Бадзевых з гэтай вёскі вырошчвае кавуны ўжо 7(1) гадоў. Гаспадыня Волга нават паставіла рэкорд мясцовага значэння: некаторыя ягады вагілі да 20 кілаграмаў. У сёлённым ураджай вага кавуноў — 5-6 кілаграмаў.

Некалькі дзсяткаў вялікіх ягад — толькі для ўласнага карыстання. У каго кавуновае пасадкі больш, робяць варэнне. Верагодна, што перапрацоўка кавуноў у прамысловы маштаб стане магчымай у будучыні.

— Падаецца, гэта адзін з перспектыўных напрамкаў развіцця падсобных гаспадарак у нашым раёне, — лічыць старшыня Аб'яднанага сельсавета Быхаўскага раёна Алег Шадурын. — У Сяльцы паспрабавалі адны з першых, але і іншыя вёскі падхваляюцца. Я і сам абцяю на наступны год пасадзіць, чаму б і не?

Размовы пра перспектыву звязаны найперш з працай сучаснага прадпрыемства ў Быхаве, якое перапрацоўвае гародніну. Напрыклад, усплесь у гэтым сельскім раёне вытворчасці кабакочу звязаны найперш з тым, што на заводзе зрабілі стаўку менавіта на гэтую гародніну. Гаспадары прыватных агародаў адразу адгукнуліся: усё хочучы зарабіць. І калі ў Быхаве вырашаць зрабіць якое павідла на аснове кавуноў, запэўнівае Алег Шадурын, сяляне з Аб'яднанага сельсавета зусім не супраць падключыцца да выгаднай і карыснай справы і даць краіне яшчэ больш смачных кавуноў.

Ілона ІВАНОВА. Фота аўтара. Быхаўскі раён.



Ілона ІВАНОВА. Фота аўтара. Быхаўскі раён.

«Па грошы ў банк паехалі ўжо, заробак сёння ж і выплацяць»

З вёскі Бяярск Сморгонскага раёна паскардзіліся: затрымліваюць выплату зарплат. Дзіцячыя дапамогі выдалі, а заробак працаўнікам — пакуль не. Маўляў, кіраўніцтва гаспадаркі трымае аб'ядае, але нічога пакуль да лепшага не зрушыла. Больш за тое, даводзіла нам заяўніца (прозвішча яна прасіла не ўказваць, але ў рэдакцыі ён ёсць), людзі нават не ведаюць дакладных тэрмінаў выплаты зарплат: адзін месяц давалі грошы 25-га числа, другі 29-га, былі і даты 28-га 31-га...

— Сама я ў водпуску па доглядзе дзіцем, а на дзіцячы дапамогу шмат не набудзеш. А тут дзіцяці літаральна заўтра трэба адпраўляць у школу. А за што купіць патрэбнае, тым большы, самі ведаеце, колькі сёння усё каштуе? — змацяняльна расказвала нам жанчына.


Адразу ўзнікае спытанне: наўжо людзі дацягнулі з набывцём школьнага адзення, абутку, канцільярскіх прылад літаральна да апошняга дня — да 31 жніўня, калі назэўтар дзіцяці трэба ісці на школьную лінейку? Зразумела, што сёння падрыхтаваць да навучальнага года дзіця каштуе немалыя грошы. Не ўсе могуць дазволіць сабе набыць патрэбныя рэчы ў поўным аб'ёме ў чэрвень або ліпені. Аднак большасць бацькоў усё ж імкнецца не зацігваць з іх купляў да апошняга, тым больш, што дзіцяці трэба і з памерам, і з фасонам дагадзіць. Праўда, пакрысе падчас гутаркі высветлілася, што школьную форму і нешта іншае з патрэбнага сям'я усё ж набыла. «Улезлі ў даўгі, але купілі». Аднак паспелі набыць спартыўны касцюм, абутак, яшчэ нейкія дробязі, якія, тым не менш, могуць каштаваць сямейнаму бюджэту зусім не мізэрных сум. Усё гэта жанчына была гатова, як запэўніла нас, набыць адразу ж пасля выданы мужу зарплаты 31 жніўня: маўляў, у вясковай краме усё патрэбнае ёсць...

Галоўны экзамініст СВК «Ракаўцы» Галіна ГАРДЗЕВІЧ на наш запыт адказала, што тэрміны выдачы грошай у гаспадарцы — двойчы ў месяц: 10-га і 30-31-га. І ўсе людзі пра іх цудоўна ведаюць. Праўда, часам бываюць невялікія накладкі. Так, зарплата дзіцячыя дапамогі выплацілі, і заробак так не атрымалася. У чым прычына?

— Сродкі ў нас ёсць. Напрыклад, Лідзі хлебакамбінат павінен нашай гаспадарцы грошы за 700 тон пастаўленай харчовай пінацыі. Аднак пакуль разліччана не можа, бо ёсць затрымка з атрыманнем фінансаў ад банка, — паведаміла суразмоўца. — Затое з намі за здарэную прадукцыю разлічыўся малаказавод, які банк ужо пракрэдытаваў. І па грошы ў банк ужо паехалі, сёння ж іх і выддуць.

Праблема, як бачым, была б апэратыўна вырашана і без умяшання рэдакцыі, без парушэння тэрмінаў выплаты грошай. Тым больш, што газета, зразумела, сама па сабе усё роўна не магла б выплаціць заробак вясковым працаўнікам. Наша задача — разабрацца ў становавішчы, што склалася, і яго прычынах. Тут жа здзіўляе іншае. Напэўна, нейкая зацікаўленая патрабавальнасць заяўніцаў, якія чамусьці не вераць кіраўніцтву, хоць сама і гаварылі, што пазней 31-га числа заробак ні разу не выдалі. Тым больш, што раней, увесну, з гэтай жа гаспадарцы з такім жа пытаннем ужо звярталася іншая жанчына, якая таксама даглядае дзіця. Гаварыла, што затрымалі зарплату. Прычым патэлефанавала ў рэдакцыю фактычна на зыходзе тэрміну (які і ў нашым цяперашнім выпадку), да якога грошы павінны быць выплачаны. Усё тады скончылася так, які і зараз: 31-га числа ўсё патрэбнае выплаты былі завершаны. Матэрыял так і называўся — «Зарплату затрымалі, але ўжо выплацілі...»

Сяргей РАСОЛЬКА.



Ілона ІВАНОВА. Фота аўтара. Быхаўскі раён.



Ілона ІВАНОВА. Фота аўтара. Быхаўскі раён.

Днямі ў краіне пачнецца масавая ўборка бульбы: дарэчы сёлета нас чакае даволі багаты ўраджай. На палях КСУП «Экспериментальная база «Натальеўск» Чэрвеньскага раёна ўжо зараз поўным ходам ідзе праца. Прадпрыемства накапала каля 350 тон бульбы, якую паспяхова разлізвае ў крамах і на рынках сталіцы.

Паводле слоў дырэктара Алены МАХНАЧ, бульбу ў «Натальеўску» умеюць не толькі вырошчваць, але і добра захоўваць — сучаснае бульбасховішча абсталявана мікракліматом, хутка з'явіцца яшчэ адно. «Сёлета рэшткі леташняга ўражаю бульбы мы прадалі ў маі, а свежай, гэтага сезона, пачалі гандляваць з 14 ліпеня», — дзеліцца Алена Сдуардаўна.

«Натальеўск» — вядучае прадпрыемства Мінскай вобласці, якое спецыялізуецца на насенняводстве і вытворчасці бульбы беларускіх і галандскіх гатункаў, «Уладар», «Лілея», «Поспек», «Рэд Скарлет», «Астрык» — бульба на любы густ. Таксама прадпрыемства займаецца вытворчасцю каля дзсяткі найменш элітнага насення бульбы, якое разыходзіцца па ўсёй краіне.

Марына БЕГУНКОВА, фота аўтара. в. Любшына Чэрвеньскага р-на.

Што рабіць? КАБ НЕ СТАЦЬ ХАДЗЯЧЫМ БАРОМЕТРАМ...

«У прыроды нет плохой погоды. Каждая погода — благодать»... Той, хто

«ХТО ВЫСОКА ЎЗБЯРЭЦЦА — САМА ДЗЕЙ ТАМУ ЖЫВЕЦЦА»

Хто каго?

СВЯТА Ў ГОНАР ЛЕСУ

У Брэсце прайшоў IX Рэспубліканскі экалагічны форум



Удзельнікі форуму высадзілі на перекрыжаванні вуліц Зубачава і Гоголя ў Брэсце алену з 20 класу. У закладцы прыняў удзел намеснік прэм'ер-міністра Валерый Іванюк.

На Брэстчыне такое мерапрыемства прайшоў упершыню. Сялета яно прысячалася Міжнароднаму году лясоў. Агульная плошча ляснага фонду ўласці — 1,2 мільяна гектараў, што складае 33,7% тэрыторыі. Сярод лясоў розніна ёсць сапраўдныя жамчужыны, і найперш, Белавеская пушча. Усе гоці форуму наведлі заведны лес. А пачаўся фестываль экалагічнай актыўнасці — яго ўдзельнікі пасадзілі алену на скарыванні вуліц Гоголя і Зубачава, недалёка ад Брэсцкай крапасці.

Удзельнікі фестываля таксама пабывалі на Брэсткім смеццерапрадуючым заводзе, адзіным прадпрыемстве такога тыпу ў рэспубліцы. Усім было цікава паглядзець на механіка-біялагічную ўстаноўку па апрацоўцы лісьця, асаду сцёкавых водаў і перапрацоўку цвёрдых бытавых адходаў. Азнаёміліся прысутныя з вопытам брэсцкага экалагічнага па захаванні біялагічнай разнастайнасці лясоў, стэбілізацыі і павелічэння пагадоў дзікай жывёлы. Так, за мінулы год у лясах вобласці колькасць лясёў павялічылася на 3,3%, алену — на 5,25, дзіку — на 4,5%. На тэрыторыі ляснага фонду дабраўраджаюцца месцы адначынкі і турыстыкі лясоў, праводзіцца вялікая праца па ачысці і ўборцы лясоў, якія прылягаюць да населеных пунктаў і зон адпачынку.

Хто жабаўняцца думкамі, даведзца пра нешта новае, наведваў семінары, нарады і круглыя сталы, якія ладзіліся ў рамках форуму. Так, адзін з семінараў праходзіў па тэме экалагічнай адказнасці бізнэсу, пераваг і праблем інвестыцый у экалогію. На ўрачыстым адкрыцці экалагічнага форуму выступілі старшыня Брэсцкага аблвыканкома Канстанцін Сумар, віцэ-прэм'ер урада краіны Валерый Іванюк, міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Уладзімір Цалко. Прыёмна было даведацца, што па выніках 2010 года незалежнай міжнароднай экспертнай прывоёла Беларускай лепшы экалагічны індэкс сярод краін СНД.

На цырымоні пад'ядзення вынікаў кіраўнікі многіх суб'ектаў гаспадарання былі ўзнагароджаны за перамогу ў рэспубліканскіх конкурсах экалагічнага кірунку. А яшчэ два чалавекі атрымалі знак «Ганаровы экалаг». Апошнія аднакі за гісторыю форуму ўрачыліся другі раз. Узнагароды ўдастоены старшыня Брэсцкага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя Тамара Ягоўская і начальнік аддзела міжнароднага супрацоўніцтва Мінпрыроды Аляксандр Рачоўскі.

Мерапрыемства форуму праходзілі ў суботу па ўсёй цэнтральнай частцы абласнога цэнтру. У адным толькі парку культуры і адпачынку разгарнулася калі 40 тэматчных выстаў. Сваю прадакцыю прадставілі лясгасы, шматлікія прадпрыемствы, нават школьныя ляснішчы. Забаўляла таксама халата: «горад майстроў» і святочныя гандаль, песні і танцы на мностве пляцовак, ну і традыцыйны феерверк на закрыцці.

Навошта падстрэліў барсук?

Калі гадзіны ночы работнікі Столінскай міжрайінспекцыі ў паліцэйскіх угоддзях Столінскага лясгаса пابلізу вёскі Вельяўша спынілі для праверкі аўтамабіль «Луаз» пад кіраваннем вадзіцеля СВК «Беражэно».

На прад'ядні сядзенні машыны лжалі зачакленая паліяўнічая стрэльба ТОЗ-63 16-га калібру, сем падрыхтаваных патронаў і адна пустая гільза. Падчас праверкі паліяўнічы паказаў дакументы на права палявання на вадальную птушку. Аднак пры аглядзе ў багажніку машыны быў знойдзены мех з бурнымі плямамі крыві. А ў ім — туша барсука з агнястрэльным раненнем. Трэба заўважыць, што гэта від, які ўнесены ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. Цяпер браханьера чакае крмымінальная адказнасць.

Сяргей РАСОЛЬКА

МЯНЯЮЦА часы, а з імі... Ну ўсё мяняецца. Вось ба-лялі некалі: зайшоў аўцюк да суседа пазычыць зме-явік — самагонку выгнаць. І той, вядома ж, даў бы яго (на святое!), каб... меў. А што рабіць, як няма? (А выпіць хочацца...)

Паскроб патыліцу, у сваёй гаспадарцы трыбку знайшоў — па-трэбна памеру. Удзех з суседам аглядзел яе і вырашылі змеяй сагнуць...
Новая незадача з'явілася: роўнага палена нідзе нямашака. А вось тэлефонны слуп ля вуліцы — ёсць! Накруцілі трыбку на яго.

Паўстала пытанне: як зняць? Узалі лілу...
Як і варта было чакаць, выгналі яны самагонку! Само са-бой — і «у працэсе», і потым накатаваліся, бо атрымала-ся яна — проста супер: свежанякая, свая, можна сказаць, дармавая...

І, што важна, у міліцыю ніхто не данёс, не пазваніў, бо як ты пазваніў, калі слуп спіланы? (Гэта цяпер мабільныя ў усіх). Прычым яны і тое аўцюкоўскае гэта да нашага здымка? Дык жа змяшалася ўсё і там, і тут — без ста грамаў не разбяр-рэх... Хіба што грамадою?

«Гэты конкурсны здымак, — прызнаецца **Анатоль Гарачоў** з вёскі Даўнары Ёўскага раёна, — выклікаў у мяне вельмі шмат уражанняў. Перш-наперш — непара-уменне:

Тудадуму-чалавеку
Растлумачце трохі:
Здымак ваш з якога веку
І з якой эпохі?»
Як быццам і сапраўды — з далё-кага мінулага?

Валерый Мікалаевіч Гаўрыш з Чаюскаў канкрэтызуе:
Ну, нарэшце... Адшукаўся
Першы здымак Клешчэўка:
У тым стагоддзі пастараўся,
Знаў на памяць сярэба.

Той — малым! — араць умеў,
А вучыцца — не хацеў.
Акурат да такой жа высовай прыйшла і **Зоя Пятроўна Янчук** з вёскі Нагорнае Клецкага раёна. Яна пра аратыя піша:

Каб навуку грыз зубамі —
Не хадуў бы за плугамі.
Але ж некаму трэба? Хадуць...
А вось каму?

«Я вельмі паважаю ўсіх аў-тарай, удзельнікаў конкурсу на лепшы подліс да здымка, — пі-ша спадар Гаўрыш, — і не толькі за гумар, арыгінальнае рыфмы і думкі, але і за актуальнасць, вострыя праблемы. Толькі што, прынамсі, закончылася чарговая ўступная кампанія, якая паказала, што ёсць разумныя, добра падрыхтаваныя абітурыенты, які ёсць і тыя, якіх па колькасці набраных балаў са школы выпускаць яшчэ нельга, а яны ўжо... ва ўніверсітэты кіруюць-ца. Добра, калі там конкурс ёсць, і ўсе Мітрафаны адсцуюць, а калі няма яго, прычым ніякага? Пасту-пьяць жа, стануць студэнтамі, не на бюджэтнай форме навування, дык на платнай, атрымаюць жадааны «корачкі» (заўважце — не дыпло-мы, не спецыяльнасці...) і будуць потым вучыць нашых дзяцей і ўну-каў, судзіць, кіраваць, або, крыў Божа, лаяць... А як?»

Сур'езная праблема, і ў востем

«Я вельмі паважаю ўсіх аў-тарай, удзельнікаў конкурсу на лепшы подліс да здымка, — пі-ша спадар Гаўрыш, — і не толькі за гумар, арыгінальнае рыфмы і думкі, але і за актуальнасць, вострыя праблемы. Толькі што, прынамсі, закончылася чарговая ўступная кампанія, якая паказала, што ёсць разумныя, добра падрыхтаваныя абітурыенты, які ёсць і тыя, якіх па колькасці набраных балаў са школы выпускаць яшчэ нельга, а яны ўжо... ва ўніверсітэты кіруюць-ца. Добра, калі там конкурс ёсць, і ўсе Мітрафаны адсцуюць, а калі няма яго, прычым ніякага? Пасту-пьяць жа, стануць студэнтамі, не на бюджэтнай форме навування, дык на платнай, атрымаюць жадааны «корачкі» (заўважце — не дыпло-мы, не спецыяльнасці...) і будуць потым вучыць нашых дзяцей і ўну-каў, судзіць, кіраваць, або, крыў Божа, лаяць... А як?»

Сур'езная праблема, і ў востем

«Я вельмі паважаю ўсіх аў-тарай, удзельнікаў конкурсу на лепшы подліс да здымка, — пі-ша спадар Гаўрыш, — і не толькі за гумар, арыгінальнае рыфмы і думкі, але і за актуальнасць, вострыя праблемы. Толькі што, прынамсі, закончылася чарговая ўступная кампанія, якая паказала, што ёсць разумныя, добра падрыхтаваныя абітурыенты, які ёсць і тыя, якіх па колькасці набраных балаў са школы выпускаць яшчэ нельга, а яны ўжо... ва ўніверсітэты кіруюць-ца. Добра, калі там конкурс ёсць, і ўсе Мітрафаны адсцуюць, а калі няма яго, прычым ніякага? Пасту-пьяць жа, стануць студэнтамі, не на бюджэтнай форме навування, дык на платнай, атрымаюць жадааны «корачкі» (заўважце — не дыпло-мы, не спецыяльнасці...) і будуць потым вучыць нашых дзяцей і ўну-каў, судзіць, кіраваць, або, крыў Божа, лаяць... А як?»

Сур'езная праблема, і ў востем

«Я вельмі паважаю ўсіх аў-тарай, удзельнікаў конкурсу на лепшы подліс да здымка, — пі-ша спадар Гаўрыш, — і не толькі за гумар, арыгінальнае рыфмы і думкі, але і за актуальнасць, вострыя праблемы. Толькі што, прынамсі, закончылася чарговая ўступная кампанія, якая паказала, што ёсць разумныя, добра падрыхтаваныя абітурыенты, які ёсць і тыя, якіх па колькасці набраных балаў са школы выпускаць яшчэ нельга, а яны ўжо... ва ўніверсітэты кіруюць-ца. Добра, калі там конкурс ёсць, і ўсе Мітрафаны адсцуюць, а калі няма яго, прычым ніякага? Пасту-пьяць жа, стануць студэнтамі, не на бюджэтнай форме навування, дык на платнай, атрымаюць жадааны «корачкі» (заўважце — не дыпло-мы, не спецыяльнасці...) і будуць потым вучыць нашых дзяцей і ўну-каў, судзіць, кіраваць, або, крыў Божа, лаяць... А як?»

Сур'езная праблема, і ў востем

«Я вельмі паважаю ўсіх аў-тарай, удзельнікаў конкурсу на лепшы подліс да здымка, — пі-ша спадар Гаўрыш, — і не толькі за гумар, арыгінальнае рыфмы і думкі, але і за актуальнасць, вострыя праблемы. Толькі што, прынамсі, закончылася чарговая ўступная кампанія, якая паказала, што ёсць разумныя, добра падрыхтаваныя абітурыенты, які ёсць і тыя, якіх па колькасці набраных балаў са школы выпускаць яшчэ нельга, а яны ўжо... ва ўніверсітэты кіруюць-ца. Добра, калі там конкурс ёсць, і ўсе Мітрафаны адсцуюць, а калі няма яго, прычым ніякага? Пасту-пьяць жа, стануць студэнтамі, не на бюджэтнай форме навування, дык на платнай, атрымаюць жадааны «корачкі» (заўважце — не дыпло-мы, не спецыяльнасці...) і будуць потым вучыць нашых дзяцей і ўну-каў, судзіць, кіраваць, або, крыў Божа, лаяць... А як?»

Сур'езная праблема, і ў востем

«Я вельмі паважаю ўсіх аў-тарай, удзельнікаў конкурсу на лепшы подліс да здымка, — пі-ша спадар Гаўрыш, — і не толькі за гумар, арыгінальнае рыфмы і думкі, але і за актуальнасць, вострыя праблемы. Толькі што, прынамсі, закончылася чарговая ўступная кампанія, якая паказала, што ёсць разумныя, добра падрыхтаваныя абітурыенты, які ёсць і тыя, якіх па колькасці набраных балаў са школы выпускаць яшчэ нельга, а яны ўжо... ва ўніверсітэты кіруюць-ца. Добра, калі там конкурс ёсць, і ўсе Мітрафаны адсцуюць, а калі няма яго, прычым ніякага? Пасту-пьяць жа, стануць студэнтамі, не на бюджэтнай форме навування, дык на платнай, атрымаюць жадааны «корачкі» (заўважце — не дыпло-мы, не спецыяльнасці...) і будуць потым вучыць нашых дзяцей і ўну-каў, судзіць, кіраваць, або, крыў Божа, лаяць... А як?»

Сур'езная праблема, і ў востем

«Я вельмі паважаю ўсіх аў-тарай, удзельнікаў конкурсу на лепшы подліс да здымка, — пі-ша спадар Гаўрыш, — і не толькі за гумар, арыгінальнае рыфмы і думкі, але і за актуальнасць, вострыя праблемы. Толькі што, прынамсі, закончылася чарговая ўступная кампанія, якая паказала, што ёсць разумныя, добра падрыхтаваныя абітурыенты, які ёсць і тыя, якіх па колькасці набраных балаў са школы выпускаць яшчэ нельга, а яны ўжо... ва ўніверсітэты кіруюць-ца. Добра, калі там конкурс ёсць, і ўсе Мітрафаны адсцуюць, а калі няма яго, прычым ніякага? Пасту-пьяць жа, стануць студэнтамі, не на бюджэтнай форме навування, дык на платнай, атрымаюць жадааны «корачкі» (заўважце — не дыпло-мы, не спецыяльнасці...) і будуць потым вучыць нашых дзяцей і ўну-каў, судзіць, кіраваць, або, крыў Божа, лаяць... А як?»

Сур'езная праблема, і ў востем

«Я вельмі паважаю ўсіх аў-тарай, удзельнікаў конкурсу на лепшы подліс да здымка, — пі-ша спадар Гаўрыш, — і не толькі за гумар, арыгінальнае рыфмы і думкі, але і за актуальнасць, вострыя праблемы. Толькі што, прынамсі, закончылася чарговая ўступная кампанія, якая паказала, што ёсць разумныя, добра падрыхтаваныя абітурыенты, які ёсць і тыя, якіх па колькасці набраных балаў са школы выпускаць яшчэ нельга, а яны ўжо... ва ўніверсітэты кіруюць-ца. Добра, калі там конкурс ёсць, і ўсе Мітрафаны адсцуюць, а калі няма яго, прычым ніякага? Пасту-пьяць жа, стануць студэнтамі, не на бюджэтнай форме навування, дык на платнай, атрымаюць жадааны «корачкі» (заўважце — не дыпло-мы, не спецыяльнасці...) і будуць потым вучыць нашых дзяцей і ўну-каў, судзіць, кіраваць, або, крыў Божа, лаяць... А як?»

Сур'езная праблема, і ў востем

«Я вельмі паважаю ўсіх аў-тарай, удзельнікаў конкурсу на лепшы подліс да здымка, — пі-ша спадар Гаўрыш, — і не толькі за гумар, арыгінальнае рыфмы і думкі, але і за актуальнасць, вострыя праблемы. Толькі што, прынамсі, закончылася чарговая ўступная кампанія, якая паказала, што ёсць разумныя, добра падрыхтаваныя абітурыенты, які ёсць і тыя, якіх па колькасці набраных балаў са школы выпускаць яшчэ нельга, а яны ўжо... ва ўніверсітэты кіруюць-ца. Добра, калі там конкурс ёсць, і ўсе Мітрафаны адсцуюць, а калі няма яго, прычым ніякага? Пасту-пьяць жа, стануць студэнтамі, не на бюджэтнай форме навування, дык на платнай, атрымаюць жадааны «корачкі» (заўважце — не дыпло-мы, не спецыяльнасці...) і будуць потым вучыць нашых дзяцей і ўну-каў, судзіць, кіраваць, або, крыў Божа, лаяць... А як?»

Сур'езная праблема, і ў востем

«Я вельмі паважаю ўсіх аў-тарай, удзельнікаў конкурсу на лепшы подліс да здымка, — пі-ша спадар Гаўрыш, — і не толькі за гумар, арыгінальнае рыфмы і думкі, але і за актуальнасць, вострыя праблемы. Толькі што, прынамсі, закончылася чарговая ўступная кампанія, якая паказала, што ёсць разумныя, добра падрыхтаваныя абітурыенты, які ёсць і тыя, якіх па колькасці набраных балаў са школы выпускаць яшчэ нельга, а яны ўжо... ва ўніверсітэты кіруюць-ца. Добра, калі там конкурс ёсць, і ўсе Мітрафаны адсцуюць, а калі няма яго, прычым ніякага? Пасту-пьяць жа, стануць студэнтамі, не на бюджэтнай форме навування, дык на платнай, атрымаюць жадааны «корачкі» (заўважце — не дыпло-мы, не спецыяльнасці...) і будуць потым вучыць нашых дзяцей і ўну-каў, судзіць, кіраваць, або, крыў Божа, лаяць... А як?»

Сур'езная праблема, і ў востем

«Я вельмі паважаю ўсіх аў-тарай, удзельнікаў конкурсу на лепшы подліс да здымка, — пі-ша спадар Гаўрыш, — і не толькі за гумар, арыгінальнае рыфмы і думкі, але і за актуальнасць, вострыя праблемы. Толькі што, прынамсі, закончылася чарговая ўступная кампанія, якая паказала, што ёсць разумныя, добра падрыхтаваныя абітурыенты, які ёсць і тыя, якіх па колькасці набраных балаў са школы выпускаць яшчэ нельга, а яны ўжо... ва ўніверсітэты кіруюць-ца. Добра, калі там конкурс ёсць, і ўсе Мітрафаны адсцуюць, а калі няма яго, прычым ніякага? Пасту-пьяць жа, стануць студэнтамі, не на бюджэтнай форме навування, дык на платнай, атрымаюць жадааны «корачкі» (заўважце — не дыпло-мы, не спецыяльнасці...) і будуць потым вучыць нашых дзяцей і ўну-каў, судзіць, кіраваць, або, крыў Божа, лаяць... А як?»

Сур'езная праблема, і ў востем



Прадстаўнік наменклатуры **Быў і будзе на кані!**

Пра яго не то анекдот, не тое бываліцу даслаў **Мікалай Валянцінавіч Старых** з Гомеля. Прыязджае, значыць, у калгас інструктар з райкама партыі, бацьчы: мужыкі на лезе шчыруюць, а пры началь-стве тым больш — стараюцца! Што яно? Не, каб пахваліць, — крыты-каваць іх стала: нерацыянальна, маўляў, працуеце. Узмахамі спра-ва налева траву зразаеце, а назад каса ўхаластую ідзе. Трэба яе да-працаваць, каб у абодва бакі ка-сіла, а заадно (і кожнаму!) трэба ззаду граблі прычэпаць, каб усё, што скошана, адразу ж зграбала... Праз некаторы час прыязджае той

начальнік праверыць, як жа выкон-ваецца яго загады. Луг той бацьчы, а з касцоў — аніводнага няма. Ён да старшыні: «Дзе працаўнікі? «Ды ад вас схаваляся, — адказвае той, — пабавіла, што загадаеце літары на шы павесіць, каб яшчэ і ноччу касіць?»

Вось і на гэтым здымку, піша спадар Старых, нерацыянальнае выкарыстоўваецца конская сіла: верхнік на спіне і плуг — гэта мала. Трэба перад ім яшчэ ка-лельс з гноём прычэпаць, каб і «пашаньку пахаць», і ўгнаенне раскідаць...
Адкуль узнікла заканамернае пытанне: ці не вн гэта, ці не сам... Мікалай Валянцінавіч Старых, быў некалі тым самым інструктарам? Бо іншыя ўдзельнікі конкурсу як раз каня і шкадуць.

Вось пра гэтага, са здымка, спа-дар Гарачоў піша:
Дарослы скажа вам і школьнік,
Што найцарэй — яно каню,
Бо ледзьве цягне

плуг-прапольнік...
І перавозіць старшыню.
(Вельмі цікава, куды?)
Спадарыня ж **Гудачкова** з Жыткавічаў разважае, чаму з імі, коньмі, так адбываецца:

Хто на здымку? Тойсты дзед,
Хлопец-небарак...
І вязе, і валачэ
Бедная каняка.
Недарма гавораць людзі:
Як запраглі, то і нагузьяць.

Трэба заўважыць, што гэта, па меркаванні асобных удзельнікаў конкурсу, варта не толькі шкадо-ваць. Якраз наадварот:

Унук арэ яшчэ нясмяла,
Але ж дзед кіруе ўмела:
Вока чешыць баранца,
Бо прамае, як струна! —
захалпяецца **Любоў Міхайлаў-на Чырынава** з Вілейшчыны. Яна ж перакананая:

Гэты ж бацька

рацыю мае:
Слава, грошы — гнілая трава.
Ён хлапца да ямі прывучае:
Хлеба, дзіятка, —

усяму галава!
На гэтай васьмі прыгожай ноце
можна было б і завяршыць гэты
конкурсны агляд, але я яна далёка
не апошняя — у тым ліку з прыго-
жых. Спадар **Гарачоў**, прынамсі,
«пералеў» песню «Конь» Ігара Ма-
віенкі (яшчэ раз зірніце на здымак
і пацуйце):

Тут не сваяі збажыну,
І не рос ніколі гарох.
Мы між паленьку
Топчам сцяжыну,
Мы ідзем па гэтым полі ўтрох.
Ад яго ж, спадара Анатоля:
Купіла мама коніка,
На коніку тым — верхнік,
Таму — малому Броніку
Ісці прыйшлося пешкі.
Ад сужанцаў Астроўскіх:
Покуй ёсць плужок твой конік,
Будзем сямь і араць,
Штаты, мусіць, не дагонім,
Але ж будзем выжываць!
Ад **Міхаіла Паўлавіча Дубовіка** з вёскі Арэшчыцы Бярэзінскага раёна:

Як хандрыю ты прыкуты,
Ці малар ты, ці пазт —
Лепшы сродак ад пакутаў
Конік — іпатрапейт!
(Дарчы, з гэтага ж канверта
кароткае:
Хто высокая ўзбярэцца —
Саладзей там жывецца).
Што, дарчы, не факт... Калі ве-
рыць **спадарыні Гудачковай**, бо
яна, уважліва разгледзеўшы зды-
мак, пашла:

Гэта — дзед апошні ў вёсцы
Так шычыра на палосцы.
Каб было нядрорага,
Унук прыехаў з горада.

Гэты ж бацька

рацыю мае:
Слава, грошы — гнілая трава.
Ён хлапца да ямі прывучае:
Хлеба, дзіятка, —

усяму галава!
На гэтай васьмі прыгожай ноце
можна было б і завяршыць гэты
конкурсны агляд, але я яна далёка
не апошняя — у тым ліку з прыго-
жых. Спадар **Гарачоў**, прынамсі,
«пералеў» песню «Конь» Ігара Ма-
віенкі (яшчэ раз зірніце на здымак
і пацуйце):

Тут не сваяі збажыну,
І не рос ніколі гарох.
Мы між паленьку
Топчам сцяжыну,
Мы ідзем па гэтым полі ўтрох.
Ад яго ж, спадара Анатоля:
Купіла мама коніка,
На коніку тым — верхнік,
Таму — малому Броніку
Ісці прыйшлося пешкі.
Ад сужанцаў Астроўскіх:
Покуй ёсць плужок твой конік,
Будзем сямь і араць,
Штаты, мусіць, не дагонім,
Але ж будзем выжываць!
Ад **Міхаіла Паўлавіча Дубовіка** з вёскі Арэшчыцы Бярэзінскага раёна:

Як хандрыю ты прыкуты,
Ці малар ты, ці пазт —
Лепшы сродак ад пакутаў
Конік — іпатрапейт!
(Дарчы, з гэтага ж канверта
кароткае:
Хто высокая ўзбярэцца —
Саладзей там жывецца).
Што, дарчы, не факт... Калі ве-
рыць **спадарыні Гудачковай**, бо
яна, уважліва разгледзеўшы зды-
мак, пашла:

Гэта — дзед апошні ў вёсцы
Так шычыра на палосцы.
Каб было нядрорага,
Унук прыехаў з горада.

Гэты ж бацька

рацыю мае:
Слава, грошы — гнілая трава.
Ён хлапца да ямі прывучае:
Хлеба, дзіятка, —

усяму галава!
На гэтай васьмі прыгожай ноце
можна было б і завяршыць гэты
конкурсны агляд, але я яна далёка
не апошняя — у тым ліку з прыго-
жых. Спадар **Гарачоў**, прынамсі,
«пералеў» песню «Конь» Ігара Ма-
віенкі (яшчэ раз зірніце на здымак
і пацуйце):

Тут не сваяі збажыну,
І не рос ніколі гарох.
Мы між паленьку
Топчам сцяжыну,
Мы ідзем па гэтым полі ўтрох.
Ад яго ж, спадара Анатоля:
Купіла мама коніка,
На коніку тым — верхнік,
Таму — малому Броніку
Ісці прыйшлося пешкі.
Ад сужанцаў Астроўскіх:
Покуй ёсць плужок твой конік,
Будзем сямь і араць,
Штаты, мусіць, не дагонім,
Але ж будзем выжываць!
Ад **Міхаіла Паўлавіча Дубовіка** з вёскі Арэшчыцы Бярэзінскага раёна:

Як хандрыю ты прыкуты,
Ці малар ты, ці пазт —
Лепшы сродак ад пакутаў
Конік — іпатрапейт!
(Дарчы, з гэтага ж канверта
кароткае:
Хто высокая ўзбярэцца —
Саладзей там жывецца).
Што, дарчы, не факт... Калі ве-
рыць **спадарыні Гудачковай**, бо
яна, уважліва разгледзеўшы зды-
мак, пашла:

Гэта — дзед апошні ў вёсцы
Так шычыра на палосцы.
Каб было нядрорага,
Унук прыехаў з горада.

Гэты ж бацька

рацыю мае:
Слава, грошы — гнілая трава.
Ён хлапца да ямі прывучае:
Хлеба, дзіятка, —

усяму галава!

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Заказчик-Застройщик – ОАО «Минскпромстрой»
Зарегистрировано Минским горисполкомом решение № 698 от 20 июня 2000 года в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100064639.
Лицензия № 02250/0627487, выдана Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и действительна до 15 марта 2014 года.
Адрес: 220034, г. Минск, пер. Войсковой, 12.
Режим работы: понедельник – четверг 9.00 – 17.45 (обед 13.00 – 14.00), пятница 9.00 – 16.45 (обед 13.00 – 14.00), выходной – суббота, воскресенье.
Выполняя функции Заказчика, в течение последних трех лет ОАО «Минскпромстрой» построены и введены в эксплуатацию объекты:
- жилой дом № 8 по ул. Тимошенко;
- жилые дома №№ 16, 20 по ул. Бурдейного;
- жилые дома №№ 89; 91; 73; 75 по ул. Прытыцкого;
- жилой дом № 36 по ул. Чечота.
Цель проекта – Строительство объекта «Многоэтажный жилой дом № 35 (по генплану), в микрорайоне «Дружба-1» по пр. Дзержинского» общей площадью 46 046,88 кв. м, в том числе общей площадью квартир – 39 238,74 кв. м.
Строительство осуществляется за счет средств физических и юридических лиц.

Начало строительства объекта – IV квартал 2009 года.
Окончание строительства: секция № 13 – март 2012 г.
Месторасположение объекта – Московский

1 Старая жывая зброя → Рака ў Мінску, фота 1
 2 Найменшая частка рэчыва → Папата парпаменту ў ЗША
 3 Штата ў ЗША → Агульнае ўдар грому
 4 Брутава тэрыторыя → Прадукт працы
 5 Штучнае рэчыва → Штучнае рэчыва
 6 Рака ў Будапешце, фота 5 → Пушчынскі перамякчальнік
 7 Рака ў Кайры, фота 3 → Калочная расліна
 8 Горады ў Эстоніі → Музыкант
 9 Пірог на Вялікдзень → Пірог на Вялікдзень
 10 Мінерал у зямной кары → Рамель
 11 Крайняя доля пры апылуцы → Злы дух
 12 Цырк на вяршыні гары → Ядок у сям'і (разам)
 13 Буйная драпежная птушка → Буйная драпежная птушка
 14 Горады ў Акаціі → Горады ў Акаціі
 15 Плява ў возе → Плява ў возе
 16 Цырка ў сельскагаспадарчым апаратах → Цырка ў сельскагаспадарчым апаратах
 17 Галаўная карта → Галаўная карта
 18 Наездная дарога → Наездная дарога
 19 Трубка ў цеплаабменным апаратах → Трубка ў цеплаабменным апаратах
 20 Горады ў Акаціі → Горады ў Акаціі
 21 Плява ў возе → Плява ў возе
 22 Вадная плынь → Вадная плынь

Вось так заўсёды — як толькі збярэцца на шашлык, дык абавязкова дождж пойдзе! А мяска ўжо замарывалі! Таму я адкапала для сябе рэцэпт курыных шашлыкоў, які ад прыгатавання ў духоўцы толькі вяртаецца. Усім зычу выдатнага надвор'я, сама ж адбываю ў заслужаны відпуск, спадзяюся правесці яго з карысцю, не забываючы пра вас, мае дарэгія кулінары (буду выпятваць у мясяцовага населення Крымскага паўвострава рэцэпты новых цікавых страў).

Курыныя шашлык і з курагой у духоўцы
Вазьміце: 700–800 г курынага філе.
Для марынады: 150 г курагі, 1 сярэдні зубок часнаку, 1 сталовая лыжка алею, 1 чайная лыжка солі, перац, маленькі пучок пятрушкі, пры жаданні — 1 чайная лыжка мёду і/або 1 сталовая лыжка лімоннага соку.
 Курынае філе парэзаць буйнымі кубікамі. Курагу вымыць і замачыць у кіпені. Калі ёсць блэндар, то скласці ў чашу размякшую курагу, часнок, лісце пятрушкі, алей, соль, перац. Усё ўзбіць. Калі мяса будзе вельмі густой і не зможа ўзбівацца, дадаць вады, у якой настойвалася курага. Калі блэндара няма, курагу пралуціць праз мясарубку з дробнай сеткай, часнок праціснуць праз прэс, пятрушку нарэзаць як мага драбней. Змяшаць усе складнікі разам. Дадаць столькі адвару з-пад курагі, каб атрымалася мяккая паста. Гэтую пасту выкладзі ў вялікую міску. Калі курага кіслая або кісла-салодкая, то можна дадаць чайную лыжку вадкага мёду. Калі курага салодкая, то абавязкова дадаць лімонны сок. Пры жаданні можна палажыць мёд і сок разам. Духоўку разгарэць да 250 °С. На дно духоўкі паставіць ёмістасць з кіпенем. Калі шпжыкі ляжаць на блюсе, не датыкаючыся дна, г. зн. абіпаючыся на борцікі, то кіпень можна наліць прама ў блюху. Паставіць шашлык і ў духоўку на 20 хвілін. Праз 15–17 хвілін ад пачатку запякання шашлык трэба правярць, і калі яны моцна зарумянліся зверху, перавярнуць на іншы бок. Падаваць на стол шашлыкі неабходна адразу пасля запякання. Калі перад падачай будзе прамежак часу (не больш за 15 хвілін), то шашлык трэба перакласці на блюда, накрыць зверху фольгай і захаваць у ручнік, інакш яны могуць падсохнуць.

Катлеты мясныя з кабачкамі
Вазьміце: 500 г мяса, 200 г кабачкоў, 100 г цыбулі, 1 сталовую лыжку манны, перац і соль — на смак.
 Цыбулю ачысціць і пралуціць праз мясарубку разам з мясам. Кабачкі надраць на дробнай тарцы, папярэдне прамыўшы і абсушыўшы. Змяшаць інгрэдыенты, дадаўшы ў фарш манну, соль і перац. Абкачаць катлеты ў паніраваныя сухарах і абсмажыць на алеі. Гатовыя катлеты будзе ўнутры ружовага колеру. Падаваць іх можна з любым гарнірам з агародніны. Смачна есці!

Рулет з вішняй
Для цеста нам спатрэбіцца: 5 яек, 1 шклянкі цукру, 1 шклянкі мукі, 0,5 чайнай лыжкі пагашанай соды, трэць чайнай лыжкі солі. **Для начыні:** 400 г вішнь без костачак, 2 ст. лыжкі крухмалу, 2-3 сталовыя лыжкі цукру.
 Уключыць духоўку загараць, каб разгарэлася прыкладна да 200°. У якой дадаць цукар, перамяшаць. Дадаць пагашаную соду, перамяшаць. Дадаць соль, перамяшаць. Цяпер па частках дадаць мукі, перамяшваючы. Павінна атрымацца даволі вадкае цеста, як для біліну. На блюху палажыць паперу для выпечкі так, каб краі былі загнутыя ўгару. Раўнамерна выпіць цеста. Паставіць блюху ў духоўку і далей не адыходзіць! Цеста спячэцца даволі хутка: як толькі ўбачыць румяную скарынку, можна даставаць. Пакуль пячэцца цеста, робім начынку. Здрабняем у блэндары (або дробна рэжам) вішню і проста ўсё змешваем у місцы, трымаючы яе хвіліны 2 на агні. У якасці начынікі ў такім рулецце можна выкарыстаць што хочаш, напрыклад, тварог. Але трэба ўлічваць, што цеста салодкае (таму лепш, калі начынка будзе кіслая) і што гэта цеста добра насычаецца. Намазваецца начынкай цеста, скручваецца ў рулет, крыху абціскаецца яго і чакаецца хвілін 20, пакуль рулет не насыціцца начынкай і яго можна будзе есці. Не пужайцеся моцнага паху яек, калі дастаце рулет з духоўкі, ён пройдзе, а калі толькі рулет астыне. Зверху рулет можна ўпрыгожыць глазурай або цукровай пудрай.

Арыгінальныя марынаваныя перцы
Гэтыя перцы гатуюцца не зусім звычайна — перад запяканнем яны напуваюцца духмяным расолам і марынуюцца знутры.
Нам спатрэбіцца: 5 балгарскіх перцаў сярэдняга памеру. **Для марынады:** 70 г вады, 70 г 3-4-працэнтнага яблычнага воцату, пучок кропу, 2 зубкі часнаку, 1 ч. лыжка солі, пры жаданні — чырвоны востры перац (свежы або молаты).
 У блэндар пакласці часнок, кроп, соль, перац. Уліць ваду і воцат. Узбіць у аднародную вадкую масу. Адціснуць праз вельмі шчыльную тканіну. Перцы падабраць сярэдняга памеру, без трэшчын. Добра вымыць. У шпрыц набраць марынад і ўпрыснуць унутр перцаў. Пасля пакласці іх на блюху

Ядомы анекдот
Паесці ў доме можа і не быць, а закусіць заўсёды знойдзецца.
 Каб у некаторых месцах пахуздзець, трэба ў некаторых месцах не жэрці!

Сёння
 Месяц Першая квадра 4 верасня. Месяц у зор'і Скарпіёна.
Сонца
 Мінск — 6.17 20.01 13.44
 Віцебск — 6.04 19.53 13.49
 Магілёў — 6.07 19.52 13.45
 Гомель — 6.06 19.45 13.39
 Гродна — 6.32 20.16 13.44
 Брэст — 6.36 20.14 13.38



Надвор'е на заўтра
Гомель: 7.45м р.с.с. +11...+13°C
Мінск: 7.35м р.с.с. +11...+13°C
Магілёў: 7.42м р.с.с. +11...+13°C
Віцебск: 7.42м р.с.с. +11...+13°C
Брэст: 7.45м р.с.с. +11...+13°C
Гродна: 7.45м р.с.с. +11...+13°C
Варшава: +18...+21°C
Вільнюс: +18...+21°C
Ніш: +24...+26°C
Масква: +22...+24°C
Рыга: +17...+18°C
С.Пецярбург: +18...+20°C

ПЧАЛЯРСТВА

У асяродку пчалярэў заўсёды існаваў цэлы шэраг рытуальных дзеянняў, атрыбуту і замоў на развадзненне пчол: на пасадку роў у вулей, на тое, як збіраць мёд, на вяртанне рою і г.д.
 • Перад тым, як паставіць новы вулей, гаспадар на ноч ставіць чысты посуд з вады на тое месца, дзе павінен быць вулей. Калі за ноч кокасць вады павялічылася ці заставалася на ранейшым узроўні, гэта лічылася добрым знакам; калі ж колькасць вады памяншалася — гэта было дрэннай прыкметай для пчалінай гаспадаркі, у гэтым месцы вулей ставіць нельга.
 • Каб удала перасадзіць новы рой, рабілі наступнае: ліпавымі галінкамі выціралі новы вулей, затым з іх плялі вянок і клалі на дно вуля. Пасля гэтага на вянок пераносілі матку і роі: «вёнок кладзецца для шчасця, каб яны сабе вяліся, каб ні д каго не адляталі». Цікавы той факт, што пазней гэты вянок аддавалі нявесце, якая выкарыстоўвала яго ў якасці ўпрыгажэння.
 • У той дзень, калі адсаджвалі новы рой, нікому і нічога не пазычалі, інакш рой не будзе жыць ці зляціць на іншае месца.
 • Існавала меркаванне, што «той, хто мае пасеку, пасля заходу сонца не дае з дому агню».
 • Каб абараніць пчалінік ад удараў маланкі, на кожны вулей прымацоўвалі крыж, выраблены з дубу, у які калісьці трапіла маланка.
 • Добра, калі вакол пчалініка расце шмат крапівы. Гэта расліна ў народнай культуры заўсёды лічылася надзейным і моцным абарогам ад кепскага вока і слова.
 • У чавер на Покутным тыдні пчаліары наведвалі ранішняе набажэнства ў царкве, а потым неслі свечку, з якой стаялі ў храме, дадому. Лічылася, што яна на працягу года ахоўвала пчалінік ад суроку, а ўвосьень «забяспечвала» шмат мёду.
 • Акрамя таго, у гэты ж дзень выконвалі наступны абрад: прыносілі камень, закрываючы яго побач з новым вуллем, прыгаворваючы замовы засцерагалнага зместу.
 • Пчаліары з вопытам раілі: мёд, воск і іншыя прадукты дзейнасці пчол нельга выносіць з хаты самому гаспадару. Трэба, каб гэта зрабіў хто-небудзь іншы. Лепей, калі пакупнікі самі прыгледзяцца: «тады ніколі не будзе зводу пчаліноў».
 • Ад нападку чужых пчол на свае вуллі гаспадар рабіў «тын» з трох асінавых калы і венкі, і казаві: «Садзіцеся, чужыя пчолы, на асінавыя калы і на венкі, і тут заставіцеся!»
 • Паўсюдна лічылі, што ў той хаце, у якой знаходзіцца «брацкая» свечка, заўсёды будзе шмат мёду і воску.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Дарогую жонку, любюю мамачку і бабунечку **Раісу Іванаву ДУБОВІК** сардэчна віншавем з **60-годдзем!** Няхай шчасце і радасць, моцнае здароўе і жыццёвая мудрасць будуць вечнымі спадарожнікамі ў тваім жыцці.
З павагай — муж, дзедзі, унучкі Насця і Даша, сваты.

Усміхнемся
Двое сяброў.
 — Ну што, як жыццё?
 — Ты ўсе выдатна, няма праблем!
 — Жаніцца табе пара!
 Няма большага шчасця, чым калі жонка накіравалася па крамах рабіць пакупкі і забылася дома мабільнік.
Звярнуўся да Сёмы на параду.
 — Ну, добра, я дам вам параду. Вам спатрэбіцца толькі дзве рэчы: кавалек мыла і швабра.
 — А навошта?
 — Бераце кавалек мыла і добра мыце сваю жонку ў ванне.
 — А швабра навошта?
 — Потым бераце швабру, стукіце ў стол, і я прыду.

Дыялогі ў сёйце.
 — Атрымаў у тваю фотку, дзякуй. А ты сімпатэчная! А што гэты брыдка морда справа ад цябе?
 — Справа — гэта я!!!
 Калі каханая дзядзючына сыходзіць ад вас па ўласным жаданні, яна павінна адпрацоўваць два тыдні.
 У Яшы не было дзядзю. А ў Сёмы, які жыве на паверх вышэй, кожны год — прыпход. І Якаў

Кіроўца шпіталізаваны, лось загінуў
 Сёлета першае ў гэтым годзе на Гродзеншчыне сутыкненне аўтамабіля з дзікай жывёлай адбылося ўвечары 29 жніўня каля вёскі Міхалюкі Ашмянскага раёна.
 Згодна з інфармацыяй Гродзенскай абласной Дзяржаўнага інспекцыі, гэта здарылася пасля заходу сонца на неасветленай частцы аўтадарогі «Мінск — Ашмяны — мяжа Літвы». Аўтамабіль «Сузукі» наскочыў на лася, які знаходзіўся на праезнай частцы, пасля чаго з'ехаў у правыя кюветы. Кіроўца з цяжкамі траўмамі шпіталізаваны, а лось загінуў.
 Барыс ПРАКОПЧЫК.

Ведай нашых!

Facebook узяў на работу выпускніка беларускай ВНУ

Кампанія Facebook, якая валодае аднайменнай сацыяльнай сеткай, узяла на работу выпускніка, які атрымаў ІТ-адукацыю ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце. Пра гэта паведамаў БЕЛТА загадчык кафедры дыскратнай матэматыкі і алгарытмікі факультэта прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі БДУ доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар Уладзімір Котаў.
 Паводле яго слоў, выпускнік наступіла дзве прапановы — працягнуць вучобу ў магістратуры, паралельна рыхтуючы сябе да кар'еры выкладчыка, або паехаць за мяжу на работу ў кампанію Facebook. «Выпускнік прыняў другую прапанову», — расказаў прафесар, дадаўшы, што прадстаўнікі заходняй кампаніі цікавіліся таксама і іншымі маладымі спецыялістамі з Беларусі.
 Беларускія спецыялісты працуюць сёння і ў іншых буйных ІТ-кампаніях, у тым ліку Microsoft і Google. «Адораным студэнтам, якія атрымліваюць адукацыю ў галіне інфармацыйных тэхналогій, знайсці высокааплачваную работу даволі лёгка», — лічыць доктар фізіка-матэматычных навук. Разам з тым, колькасць ахвотных асвойваць ІТ-спецыяльнасці падае, паколькі працэс навучнага даследавання. Аднак тым, хто атрымлівае такую адукацыю, запатрабаваны як у Беларусі, так і за мяжой.

ТУШУ ЗНАЙШЛІ КАМБАЙНЕРЫ

Адбылося гэта на полі каля вёскі Ваілава Барысаўскага раёна. Работнікі Бягомльскай міжрайінспекцыі, якія прыбылі на месца, устанавілі, што на тэрыторыі паліўнічнай гаспадаркі «Бярэзіна» Бярэзінскага біясфернага запаведніка ляжыць туша дзіка вагой 100 кілаграмаў з двума агнястрэльнымі раненнямі. Аднак, паводле слоў паліўніцтвазнаўцы вышэй названай гаспадаркі, паліянне ва ўрочышчы не праводзілася. Выклікалі міліцыю. Зараз ёсць падзея, якая маглі мець дачыненне да незаконнага паліяння, — гэта два жыхары вёскі Ніўкі. Школа ад браханьства ацэнена ў 2,1 мільёна рублёў.
 Сяргей РАСОЛКА.

ВІЦЕБСКІЯ ПАРАЧКІ
 Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
 Скульптурная кампазіцыя на чыгуначным вакзале Віцебска.

Крынічка

«Цякла тут з лесу невялічка травой заросшая крынічка», яўр. колас.
 Рубрыку вядзе Валянціна ШПІБЕЎСКАЯ, тэл. 285 88 81 № 33 (412)

Мінта, мента — гэта мята

Старжытныя рымляне называлі гэтую траву ментай — у гонар казанчай багіні лугоў, гор і ручаёў. Мяту з глыбокай старажытнасці выкарыстоўваюць як прыправу і траву для лекавай гарбаты. Мятныя ванны, выдмыя з часоў слаўных рымскіх лазняў, здымаюць нервавое напружанне. Адварам мяты здымалі глаўнуы боль, яго давалі пры болях у страўніку і ванітах, кашлі, зубным болі. Карацей, расліна лічылася настолькі выдатным сродкам, што ёй прыпісалі здольнасць на многія гады падаўжаць жыццё чалавека.
 Лекавай лічыць мяту пяршую, як прыправу яе з поспехам замяняюць дзікарасельны віды мяты: палівая, даўгалістая. Усе яны дэкаратыўныя, цвітучы дробнымі блакітнаваты-ліловымі кветкамі, сабранымі ў суквецці.
 Мята парэальна зямстойкай расліна, цудоўны меданос, любіць святло і вільгаць, таму лепш расце на нізкіх участках. Лісты і суквецці расліны багатыя на аскарбінавую кіслату, карацін, руцін, у мятым эфірным алеі шмат ментолу. Размнажаюць мяту часцей вегетатыўна, часам расадзі. Высаджаюць вясной або ранняй восенню, паліваюць праз 5–7 дзён. Пры вырошчванні на адным месцы больш як 3 гады расліна страчвае духмянасць, водар, таму патрабуецца перасадка. Пасадку можна абнавіць, выдалішы старыя трохгадовыя кусты, пакідаючы карані. Догляд заключаецца ў рыхленні, праполках, палівах і падкармках.
 Для нарыхтоўкі у запас мяту зразаюць у пачатку цвіцення, калі ў ёй змяшчаецца найбольшая колькасць эфірнага алею. Звычайна за сезон зразаюць двойчы, а калі добра адрастае — тройчы. Сушыць трэба ў цені: толькі так захоўваюцца яўтучны духмяны рэчывы. Сухую мяту нельга захоўваць больш за год.

Мох захаве ўраджай

Адзін з надзейных спосабаў зберагчы ўраджай морквы, буракоў, рэпы і іншых караняплодаў — зразаць іх у сфганавым моху. Караняплоды ўкладваюць у скарпінныя пласты, перакладаючы мохам так, каб яны не закраналі адзін аднаго. Сфганам можа валодае ўнікальнымі уласцівасцямі. Ён гігаскапічны — можа ўтрымліваць вільгаць у 100 разоў больш, чым яго сухая маса, што забяспечвае надзейны вільгаце-і паветраабмен пры захоўванні. У ім многа ёду, таму мох — цудоўны бактэрыцыдны і дэзынфікуючы сродка. Ён здольны назіпаваць агульскі газ — гэта дае добры кансервуючы эфект, неабходны пры захоўванні. Мох-сфганум расце ў цені, пад полагам елак, там, дзе вільготна. Караньні ў яго няма, а кожную сцяблінку вянчае разетка, акаймаваная лісцічкамі. Нарыхтоўваюць мох у ліпені-жніўні і хутка высушваюць. Падсушаныя пучкі робяцца белавата-шэрымі.

Полізем у лесе зацітае верасен

Да колераў вучнёўскай формы, якім характэрны пачаткі верасня, у прыродзе дабаўляецца залацісты, бронзавы колер дрэў. Рознакаляровыя дыван з лістоў паступова засцілае зямлю. Гэта ў прыродзе, а ў гаспадары ў верасні, як у народзе кажуць, поўнае гумно і кішэн. І каб гэта было так на самай справе, галоўная задача — не ўпусціць аптымальныя тэрміны ўборкі ўраджаю, паклапаціцца аб захаванасці вырашчанага.
 Збіраючы ўраджай бульбы, паклапаціцца аб пасадчаным матэрыяле на наступны год. Адбярэце сярэднія па памеры клубні, адразу прагравіце іх на сонцы, каб яны крыху пазелі. Так яны лепш захоўваюцца. Каб насенны матэрыял дачакаўся вясны, пакладзіце пад яго лавыцы ці сасновыя логі, а зверху — некалькі сухіх галінак палыну гарпка.
 На капунскіх градах абарвіце ў позняспелых гатунках капусты ніжнія хворыя і пахульля лісты, рыхліце глебу вакол хрону, шуцаў і грядыскі. Падкарміце іх фосфарна-калійнымі ўгнаеннямі. На вызваленых участках высейце кроп, салату, шпінат і іншыя культуры.
 У другой декадзе верасня, за 5–6 тыдню да надыходу устойлівых халадоў, пачынаюць высаджваць азімы часнок. Градуч падрыхтуйце за тыдзень, каб зямля крыху авела, бо на рыхлай глебе зубкі моцна загіблюць у зямлю. Адначасова з часнаком высадзіце і рэчатую цыбулю на зялёнае.
 Рыхленне і перакопка глебы на агародзе — асноўная праца ў другой палове месяца. Буйныя камякі не разбівайце і глебе не раўняйце — так лепш будзе ўтрымлівацца снег і вільгаць.
 Калі ў вас на агародзе пануе мядзведка, выкапайце траншю глыбіні 0,5 м і запоўніце яго гноем або перапэрытым лістамі. У яго увосен запаўняць самкі мядзведкі, каб там абудкаваць гняздо і адкласці яйкі. Ранняя вясной раскрасіце траншэ і знішчыце насення.
 У садзе пачынаюць прарэзваць ягадныя кустанікі. Выразаіце лішня галінкі, якія адляднаніліся, а таксама хворыя. Высаджваюць адраўненныя чаранкі чорных парэчак і агрэсту, да сярэдніх месяцаў заканчваюць пасадку клубнічкі.
 Пачынаюць высаджваць саджанцы докарэтаных і пладоўных дрэў. Не забывайце, што саджанцы дрэў трэба высаджваць без лістоў. Яны выпараюць вільгаць, якая паступае да раслін.

Папярэднік клубнічкі

Калі ў вас клубнічкі працяглы час растуць на адным месцы, то гэта прыводзіць да накаплення ўзбуджальніка грыбковых хвароб і збыднення глебы. Таму неабходна звярнуць увагу на тое, якія культуры раслі на месцы, дзе вы плануеце высадзіць клубнічкі.
 Галоўнае, каб культура-папярэдніца сядзейнічала стварэнню структурнай глебы, узабагачала яе гумусам і перашакала разнажанню пустазелы, а таксама не мела агупных з клубнічкі шкоднікаў і хвароб. На дачным участку ў якасці папярэдніка могуць расці радзьска, салата, шпінат, кроп, морква, пятрушка, сельдзэў, сталовыя буракі, цыбуля, рэдка, турнепс, гарчыца, раннія гатункі белакачаннай капусты, а таксама акаміткі, цюльпаны, нарцысы. Калі ж глебы бедныя, то вельмі добра, каб папярэднікамі клубнічкі былі лубін, віка, канюшына ружовая, баркун, рапс, радзьска алейная, фэціялі і іншыя сэрбаты, якія выкарыстоўваюцца на зялёнае ўгнаенне.
 За месяц да пасадкі зялёную масу гэтых раслін (сідэратаў) перакопваюць на грады і потым высаджваюць клубнічкі. Сідэраты выконваюць ролю фітасанітару, яны змяшчаюць засмечанасць участкаў, павышаюць эфектыўнасць унясення іных ўгнаенняў, значна павялічваюць водаранікальнасць і вільгацеёмкасць глебы. У выніку зніжаецца паверхневы сцёк ападкаў і ў глебе павялічваецца колькасць вільгаці, ад чаго паліпшаецца жыццяздольнасць глебавых мікраарганізмаў.

Гэта цікава
 Самая вялікая квітнаея расліна ў свеце лічыцца гіганцкая гліцыяна, якая расце ў С'ера-Мадрэ (Каліфорнія). Яна была пасаджаная ў 1894 годзе, зараз яе галіны дасягаюць 152 м у даўжыню. Яна раскінулася на плошчы каля 1 акра. Расліна важыць 228 тон і выкідае ў перыяд цвіцення да 1,5 млн кветак.